

Менскі
Савецкая
63

Рэдакцыя і галоўн. кантора

Рэдактар прымае ад 11-1 г. дня тэл. N10-74
Сакратар рэдакцыі — ад 12-2 г. дня тэл. N6-19
Начны рэдактар (дзюжарна ад 6 г. веч. тэл. N6-42)
Кіраўн. гл. Кантораю абвесткі і падл. N781
Кошт N усюды 3 кап.

ЗВЯЗДА

Пралетары
ўсіх краіў,
злучайцеся!
Пролетарии всех стран,
соединитесь!
Droletarjusze wszystkich krajów
łączcie się!

№ 24 (3132) Пятніца, 1 лютага 1929 г. | Орган Цэнтральнага Кам. і Мён. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі | Штодзённая газэта. Год выд. XIII

Аб ходзе перавыбарчай кампаніі саветаў

(Пастанова бюро ЦК КП(б)Б)

Заслухаўшы даклад тав. Хацкевіча аб ходзе справаздачна-перавыбарчай кампаніі саветаў, бюро ЦК адзначае рад дасягненняў, якія выразіліся: у некаторым павышэнні аўкі на выбарчых сходзе ў параўнанні з мінулымі перавыбарамі, росце актыўнасці і павлічэнні процанту абраных у сельсаветы сялянскіх і батрацкіх, пена-эродным удзеле ў правядзенні перавыбарчай сельсаветаў рабочай масы (пасылка рабочых брыгад, пераклічка паміж прадпрыемствамі).

Рост палітычнай актыўнасці бядняцкіх і сярэдняцкіх мас і здавальняюча праведзенай работа з беднягой забяспечылі ў агульным належны адпор кулацкім і варожым элементам і ў пераважнай большасці правядзенне кандыда-тур, вылучаных партарганізацыямі і беднягой.

Побач з гэтымі дасягненнямі, якія сведчаць аб здавальняюча-праведзенай партарганізацыямі на месцах арганізацыйна-падрыхтоўчай работе, бюро адзначае рад буйнейшых недахопаў:

а) Недастатковая аўка на справа-здачныя сходзе сельсаветаў і ў ра-дзе вышэйшай нездавальняючая ак-тыўнасць пры абгаварэнні спра-ваздач сельсаветаў.

б) Масавая палітычная работа недастаткова разгорнута, слаба канцэнтравалася ўвага бядняцка-сярэдняцкіх і батрацкіх мас на пытанніх сацыялістычнае пера-будовы вёскі: каапіраванне, ар-ганізацыя калгасаў і саўгасаў, падрыхтоўка ўраджайнасці і г. д.

Справаздачы членаў ўраду перад рабочымі і сялянамі

СМАЛЕНСК, 30. На рабочай кан-ферэнцыі ў Ярцэве з дакладам аб работе ўраду выступіў намеснік старшыні Саўнаркому РСФСР тав. Ляжава. Доклад выклікаў вялікую зацікаўленасць сярод рабочых. За-ля клобу, дзе ён адбываўся, была перапоўнена. Некалькі сот рабочых не маглі паласць у клоб з-за не-дахватку месц. У спрэчках заісала-ся вышш 50 чалавек.

Пасля спрэчак аднагалосна была ўхвалена рэзалюцыя, якая адабрае работу ўраду. З Ярцэва тав. Ляжа-ва выехаў у Сафонаўскую і Кімжэ-коўскую воласці.

СМАЛЕНСК, 31. У Сафонаўскай воласці на дакладзе тав. Лежава прысутнічала—700 сялян. У спрэч-ках закраліся пытанні аб пера-глядзе закону аб сельска-гаспадар-чым падатку і павышэнні ўраджай-насці.

У Іздешкаўскай воласці даклад тав. Лежава сабраў вышш 600 ся-лян. Праца ўраду ўсюды аднадуш-на адобрана. Іздешкаўцы абавяза-ліся павялічыць пасаў і шыню і ўра-джайнасць на 10 проц.

БРАНСК, 30. З Масквы ў Нова-зыбкаў прыехаў тав. Самашка. Ён выступіў з справаздачай аб рабо-це ўраду на запалкавых фабрыках Новазыбкава і ў буйных сёлах.

Дзень 8-га сакавіка— выкарыстаць для прыцяг-нення шырокіх мас пра-цоўных жанчын да перавы-барчаў саветаў

МАСКВА, 30. ЦВК СССР звяр-нуўся з абешнікам да ЦВК усіх саюзных рэспублік аб мерапрыем-ствах на правядзенні міжнарод-нага жаночага камуністычнага дня 1929 г. У абешніку між іншым, га-ворацца:

«З прычыны таго, што правядзен-не міжнароднага жаночага каму-ністычнага дня ў бугучым годзе су-падае з перавыбарамі саветаў, кам-панія 8-га сакавіка давінна быць усумерна выкарыстана для пры-цягнення самых шырокіх мас пра-цоўных жанчын да перавы-барчаў саветаў, для больш шы-рокага вылучэння працаўніц, батрацкіх і сялянскіх у члены саветаў перадоўнага ўдзельнага

Антысавецкі блёк пад кіраў-ніцтвам Польшчы— вось аскоўная мэта ўсіх камбінатый польскае дыплёматыі

Вакол савецкай мірнай прапановы

Польскія інтрыгі супроць СССР

РЫГА, 31. Газ. «Сацыял-Дэмакрат» друкуе перадавіну, прысьвечаную пытанню аб адносінах Латвіі да савецкай прапановы аб ажыццяў-ленні пакту Рымскага.

Аўтар артыкулу, сацыял-дэмакратычны дэпутат Мэндэрс, выказвае-ца за далучэнне Латвіі да пратако-лу, але асцярагае ад удзелу ў кам-бінацыі Польшчы, якая імнецца вы-нарыстаць прапанову Літвінава для стварэння пад польскім кіраўніц-твам антысавецкага блёку ў складзе Польшчы, Эстоніі, Латвіі і Румыніі.

Мэндэрс указвае, што Польшча ві-давочна, мярнуе стварыць гэты блёк шляхам проціпастаўлення адзінага фронту гэтых дзяржаў Савецкаму Саюзу пры падпісанні пратаколу.

Па думцы Мэндэра, пры існую-чых умовах магчымы толькі адзін спосаб падпісання пратаколу, а імяна: спачатку пратакол падпі-сваюць СССР і Польшча, а потым да пратаколу далучаюцца Эстонія, Лат-вія і Літва.

Латвійскі ўрад абвастрае ад-носіны з СССР

РЫГА, 31. Як паведамляе «Сацы-ял-Дэмакрат» адбылося сакрэтнае пасаджэнне латвійскага ўраду, на якім міністр замежных спраў Бало-дзі рабіў даклад аб савецка-латвій-скіх адносінах.

Газэта пратэстуе супроць сакрэт-нага характара пасаджэння і заяў-ляе, што цяперашні ўрад пры дала-моўе розных правакацый ахврані аб-вастрае адносіны з СССР і стварае первовую абстаноўку для супрацоў-

нікаў савецкіх устаноў у Латвіі, якія ажыццяўляюць савецка-латвійскі дагавор.

РЭВЕЛЬ, 30. Камэнтуючы адказ эстонскага ўраду Літве «Павалехт» піша:

«Ціпер слова за савецкім урадам. Ён павінен узяць на сябе ініцыятыву перагавораў для заключэння згоды. З прычыны процілегласці пазыцыі СССР, грамадскага думка Эстоніі, Польшчы, Латвіі, Фінляндыі і інш. дзяржаў лічыць, што перад заключ-чэннем згоды павінны сяршы ад-быцца вытлумачальныя перагаворы, што прапануемы Літвінавым прата-кол зьяўляецца не такім простым, як думаюць, што пагранічныя з СССР дзяржавы могуць падпісаць гэты пра-такол толькі разам, або па ўзаемнай згодзе». (ТАСС).

АДКАЗ ЛАТВІІ І ЭСТОНІІ

КОУНА, 30. Літоўскае тэлеграфнае агенцтва надрукавала ўручаныя ўчо-ра літоўскім пасланнікам у Рызе і Рэвелі ноты—адказ Латвіі і Эстоніі на зварот Літвы да гэтых дзяржаў з прапановай далучыцца да савецка-польскага пратаколу. Латвія і Эсто-нія выказваюць гатоўнасць далу-чыцца да пратаколу пры чым латвій-скі ўрад ставіць сваё далучэнне да яго ў залежнасць ад формы, якая будзе надана пратаколу на надыхо-дзячых перагаворах. Разам з тым, латвійскі ўрад заяўляе, што ён будзе вітаць далучэнне да пратаколу і ін-шых зацікаўленых дзяржаў.

Эстонскі ўрад таксама выказаў га-тоўнасць далучыцца разам з іншымі зацікаўленымі дзяржавамі да пра-таколу, які можа стварыць новыя га-ранты міру ва Усходняй Еўропе.

Францускі парламант аб панце Кэлэга

ПАРЫЖ, 30. Агенцтва Гавас па-ведамляе: «Парламанцкая камісія па замежных справах аднадушна выка-залася за безадкладную ратыфіка-

Напярэдадні звароту Аманулы ў Кабул

Дні самазванца Хабібубы лічаны Англія ня хоча прызнаць ўрад Аманулы поўнапраўным

Хвала народнага абурэння супроць разбойніцкіх банд

МАСКВА. У гутарцы з супрацоў-нікам ТАСС генеральны пасол Аўгані-стану ў СССР пан Гулям-Надзі-Хан даў наступную ацэнку сучаснага ста-новішча ў Аўганістане

Хвала народнага абурэння суп-роць разбойніцкіх банд Бачэ-Сензо, які захопіў горад Кабул, узростае з кожным днём і ўжо паспела ахапіць амаль усю краіну. Ва ўсіх буйных цэнтрах Аўганістану ствараюцца доб-раахвотныя арміі, натхнёныя выратаваць сваю бацькаўшчыну ад замаху рэа-цыённа-настроеных мяцежнікаў, якія паспелі сябе зусім скампраметаваць у вачох усіх пластоў насельніцтва. Многія плямёны выступаюць з зая-вай аб сваёй гатоўнасці змагацца на бану падышага Аманулы-хана.

Супроць кугістанцаў захапіўшых Кабул, выступіла племя пшывары, якое спачатку падзяла паўстанне супроць ўраду, а цяпер на чале Алі Ахмед-Ханама наступае на Ка-бул. Сучаснае пазыцыя племяні Шывары покі нам невядома, але ва-рожацься, узятымі паміж шыва-ры і кугістанцамі, мае ў даны мо-мант вялікае значэнне.

Мяркуючы па ўсім даным, яны ма-юць у нашым распараджэнні, мож-на чакаць, што падыша ў працягу бліжэйшага часу вернецца ў сталіцу.

Што датычыцца вынікаў паўстан-ня ў адносінах рэфарматарскай дзей-насці, якая праводзілася падыша-

хам, дык можна не сумнявацца, што Аманула-хан будзе працягнуць не і ў далейшым, не забываючы аднак аб зьнішчэнні тых ачалнасцяў, якія могуць служыць прычынай падоба-га роду паўстанняў.

У заключэнне пан Гулям-Надзі-Хан заявіў аб атрыманні ім ад па-дышаха афіцыйнага паведамлення аб тым, што падышах уноў бярэ на сябе вярхоўнае кіраўніцтва краінай, пры чым часовай рэзідэнцыяй па-дышаха зьяўляецца Кандагар. Само сабой аразумела, што ўсе аўганскія прадстаўніцтвы заграўнага будуць падпарадкавацца толькі распара-джэнням падышаха Аманулы-хана. (ТАСС).

АНГЛІЯ НЯ УМЕШВАЕЦА У СПРАВЫ АУГАНІСТАНА

ЛЕНДАН, 30. Агенцтва Рэйтэр паведамляе:

«Адказаўчы на запытанні ў па-даце вобшчыні, ангельскі міністр замежных спраў Чэмберлен заявіў: «Урад ня мае намераў умяшвацца на ўнутраныя справы Аўганістану пляхам аказання падтрыманьня, або дапамогі якой-небудзь партыі ў гэтай краіне».

Далей Чэмберлен дадаў:

«Аманула фармальна паведаміў аб сваім адрачэнні і, хоць ясна, што, ня глядзячы на адрачэнне, народ Аўганістану лічыць яго сваім кара-лём, ангельскі ўрад ня можа разгля-даць яго ўраду, як поўнапраўны ўрад Аўганістану». (ТАСС).

Урачыстае ўшанаваньне не стагоддзья са дня сьмерці А. С. Грыбае-вава

МАСКВА, 31. 11 лютага канцацда стагоддзья са дня сьмерці А. С. Гры-баева—аўтара камедыі «Горе от ума». У гэты дзень у Вялікім Тэат-ры адбудзецца ўрачыстае пася-рэджэнне, на якім тав. А. В. Луначар-скі скажа прамову аб грамадскім зна-чэнні Грыбаевава.

На фронце клясавай барацьбы

Масавыя выступленьні

МАСКВА, 31. 11 лютага канцацда стагоддзья са дня сьмерці А. С. Гры-баева—аўтара камедыі «Горе от ума». У гэты дзень у Вялікім Тэат-ры адбудзецца ўрачыстае пася-рэджэнне, на якім тав. А. В. Луначар-скі скажа прамову аб грамадскім зна-чэнні Грыбаевава.

СПРЭЧКІ ВА УРАДАВЫМ ЛЯГЕРЫ

ВАРШАВА, 30. Дэпутат беспартый-нага блёку Радзіма пакілае пост старшыні камітэту кансэрватораў Гэты камітэт стаіць на чале аргани-зацыі кансэрватораў на тэрыторыі Польшчы. У палітычных колах лі-чыць, што ўход Радзіма зьвязан з спрэчкамі, якія існуюць паміж кан-сэрваторамі і пасадчыкамі ў беспар-тыйным блёку. (ТАСС).

ПЕРАРЬУ Польшка-нямецкіх ГАНДЛЕВЫХ ПЕРАГАВОРАЎ

гі і параканні на недастаткова увагу серадняку і г. д.

г) Работа па арганізацыі батрацтва і ўздыме палітычнай актыўнасці што праведзена недастаткова.

д) Слаба адчуваецца вясковае інтэлігенныя ў справядзачна-перавыбарчай кампаніі саветаў, што зьяўляецца вынікам недастаткова праведзенай сярод яе падрыхтоўчай работы.

е) Рад фактаў парушэння класавай лініі з боку вясковага і некаторых раённых выбарчых камісій, пры складанні сьпісаў пааб'яўленых права голасу.

Бюро ЦК прапонуе Цэнтральнай Выбарчай Камісіі, акругакам, райкомам і ўсім партарганізацыям паміжсёх, прыняць усе магчымыя

саветаў і ўважліва вывучыць дэ-лавых прапаноў рабочых, шырокае асьвятленьне ў друку перавыбарчай і вылучэньне ў саветкі апарат новых кадраў рабочых і работніц.

6. Фракцыі ЦВК арганізаваць пастаноўку дакладаў ураду на аездах саветаў, у радзе раёнаў і на пленумах гарсаветаў акруговых гарадоў і больш буйных прамысловых цэнтраў.

7. Цэнтральнай Выбарчай Камісіі, фракц. ЦПСБ і акругакам улічыць вопыт пасылкі рабочых брыгад на вёску.

8. Абавязань Цэнтр. Выб. Камісію і акругакомы ў найкарацейшы тэрмін прадставіць у ЦК матэрыял аб сац. складзе абрапных сельсаветаў.

нак у рабоце саветаў з боку апошніх павінны быць усмярлена разгорнуты меры прымальныя па ліквідацыі нялісьменнасці і малалісьменнасці жанчын і па будаўніцтве культурна-бытовых умоў (дзіцячыя ясьлі, сады, пляцоўкі, пральні, сталовы і інш.).

Пры гэтым павінна быць шырока выкарыстана самадзейнасць мас, як для кантроля над ужо існуючымі культурна-бытавымі ўстановамі, так і для разгортвання новых.

Падпісаньне гандлёвага дагавору паміж Францыяй і Юга-Славіяй

ПАРЫЖ, 30. Агенцтва Гавас паведамляе, што паміж Францыяй і Юга-Славіяй падпісан гандлёвы дагавор на падставе найбольшай прыязні. (ТАСС).

Справа аб фабрыкацыі фальшывых чырвоццаў

Грузінскія меншавікі і ангельскія нафтапрамыслоўцы імкнуліся падняць паўстаньне на Каўказе

БЭРЛІН, 30. Як умо паведамлялася ў друку, у Бэрліне некалькі месяцаў таму назад была выкрыта белгвардзейская арганізацыя, якая займалася фабрыкацыяй фальшывых чырвоццаў. У гэтай арганізацыі прымаў удзел таксама і грузінскі меншавікі. Цэнтр кіраўніцтва гэтай арганізацыі знаходзіўся ў Лёндане і Парыжы і быў непасрэдна зьвязан з вядомым ворагам Савецкага Саюзу ангельскім буйным нафтапрамысловым арганізацыяй Дэтэрдынгам. Мэтаю гэтай арганізацыі было—арганізацыя паўстаньня на Каўказе, адарваньне гэтай краіны ад Савецкага Саюзу і захоп баніскай нафты. Зараз справа аб фабрыкацыі чырвоццаў прымае сэнасацыйны зварот. Устаноўлена, што ўсе матэрыялы па гэтай справе, якія захоўваліся ў самай строгай таямніцы, сфатаграфаваны і праданы Англіі.

Знаёў, быў толькі зборні гэтага зьвязанага нацыянальна-дэмакратычнага грузінскага ўраду, які знаходзіўся ў Парыжы і які дамагаецца адарваньня Грузіі ад СССР. Група гэта падтрымлівала зносіны з Дэтэрдынгам, кіраўніком нафтавага трэсту «Роял Дэтч», і з нябожчыкам генэралам Гофманам.

У першую чаргу сюды адносяцца паказаныя грузіна Садат'ерашвілі на 50 старонках машынага пісьма, у якіх ён распаўсюджаўся аб палітычнай падставе гэтых афёры. Садат'ерашвілі, як ён сам пры-

знаёў, быў толькі зборні гэтага зьвязанага нацыянальна-дэмакратычнага грузінскага ўраду, які знаходзіўся ў Парыжы і які дамагаецца адарваньня Грузіі ад СССР. Група гэта падтрымлівала зносіны з Дэтэрдынгам, кіраўніком нафтавага трэсту «Роял Дэтч», і з нябожчыкам генэралам Гофманам.

Падрыхтоўка да будаўнічага сэзону

Да будаўніцтва будзе прыцягнута каля 55 новых інжынэраў-чужаземцаў

МАСКВА, 30. СПА заслухаў даклад ВСНГ СССР аб падрыхтоўчых работах да надходзячага будаўнічага сэзону. У надходзячым будаўнічым сэзоне ВСНГ СССР мяркую значна пашырыць механізацыю работ. Упяршыню будуць пущаны механізмы, вырабленыя на савецкіх заводах. Да справы будаўніцтва будзе прыцягнута каля 55 чалавек новых інжынэраў-чужаземцаў. ВСНГ СССР зьвернула ўвагу на падрыхтоўку кадраў тэхнічнага персаналу. У працягу ўсёй зімы прадоўжыць курс на перападрыхтоўку дзесятнікаў, тэхнікаў і інжынэраў.

З адмоўных момантаў дакладчыкі адзначылі спазьненне ў зацьверджаньне плянаў будаўніцтва і недахоп будаўнічых матэрыялаў. НК РСІ СССР прапанавана мець строгае нагляд за выкананьнем саюзнымі, рэспубліканскімі і мясцовымі органамі пастаноў ураду, зьвязаных з будаўнічым сэзонам. Наркампрацы СССР прапанавана ажыццявіць у ведамстве пярэдкі патрэбныя меры прымальныя ў галіне падрыхтоўкі працы да будаўнічага сэзону. (ТАСС).

Папярэднія вынікі рэалізацыі 2-ой пазыкі індустрыялізацыі

МАСКВА, 30. Саюзны Саўнарком на пасяджэньні 29-га студзеня заслухаў даклад Народнага Камісара Фінансаў тав. Бруханова аб папярэдніх выніках рэалізацыі другога пазыкі індустрыялізацыі. Па апошніх, яшчэ не канчатковых даных, якімі распалагае НКФ СССР, агульная сума рэалізацыі пазыкі дасягае 505,6 млн. руб.

Як паведамлялася на пасяджэньні 29-га студзеня заслухаў даклад Народнага Камісара Фінансаў тав. Бруханова аб папярэдніх выніках рэалізацыі другога пазыкі індустрыялізацыі. Па апошніх, яшчэ не канчатковых даных, якімі распалагае НКФ СССР, агульная сума рэалізацыі пазыкі дасягае 505,6 млн. руб.

ПАВЕДАМЛЕНЬНЕ.

ХІІ ЗЬЕЗД КП(б)Б АДКРЫВАЕЦА 5-га ЛЮТАГА 1929 г. А 6 ГАДЗІНЕ ўвечары ў ПАМЯШКАНЬНІ ЛЮБУ КАРЛА МАРКСА З НАСТУПНЫМ ПАРАДКАМ ДНЯ:

- 1) Справаздача ЦК КП(б)Б (дакл. тав. ГАМАРНІК).
- 2) Даклад рэвізійнай камісіі (дакл. тав. КРОЛЬ).
- 3) Справаздача ЦК КП(б)Б (дакл. тав. КАЛІНІН).
- 4) 5-гадовыя пляны рэвалюцыі народнай гаспадаркі БССР (дакл. тав. ГАЛАЛЗЕД, КАРКІН).
- 5) Аб вярбоўцы рабочых у партыю, рэгуляваньні росту і чыстоты партыі (дакл. т. ВАСІЛЕВІЧ).
- 6) Аб рабоце прафсаюзаў (дакл. т. РЫЖОЎ).
- 7) Вывады.

Сакратар ЦК КП(б)Б ГАМАРНІК.

Эльзас—пад ботам французскае буржуазіі

ПАРЫЖ, 30. У палаце дэпутатаў адбываецца дэбаты сэрэчкі на пытаньні аб Эльзасе. Дэлегацыя аўтанамісты Далё ў сваёй прамове патрабавалі прызнаньня раённаправа французаў і нямецкае мовы ў Эльзасе і пратэставаў супроць таго, што кіруючы пасады ў Эльзасе займаюцца французамі.

Адказваючы інтэрпелянтам. Пуанкаре падкрэсьліў, што дзякуючы палітыцы залучэньня з Францыяй Эльзас унікнуў эканамічнага крызісу. «Францыя,—сказаў Пуанкаре,—адноўці ваенныя разбурэньні ў Эльзасе. Захоўваючы эльзаскую прамысловасьць і абыт'е прадукцыі ва Францыі і праз Францыю ў Нямеччыне, мы з лішка кампенсавалі адрыў Эльзасу ад рашэйшай нямецкай эканамічнай базы.

Румынія і Грэцыя супроць адтэрмінаваньня Баўгарыі ча говых рэпарацыйных плацяжоў

ВЕНА, 30. Па вестках з Бухарэсту, румынскі ўрад, па аголае з Грэцыяй, уручыў рэпарацыйнай камісіі пратэст супроць адтэрмінаваньня чарговага ўносу рэпарацыйных плацяжоў, якога просіць Баўгарыя.

Суд над змоўшчыкамі ў Турцыі

КАНОТАНТЫНОПаль, 29. Слуханьне справы мясечнікаў у Брусе працягваецца. Паводле паказаньняў аднаго з сьведкаў, контр-рэвалюцыйнай арганізацыя існавала 17 месяцаў. Мясечж навінен быў выбухнуць адначасова ў Брусе і ў раёне Смірны. У Айдзіне змоўшчыкі мелі намер захапіць аэрадром і склад бэнзіну.

Вялікі пажар у Бэрліне

БЭРЛІН, 31. Агенцтва Вольфа паведамляе: «А 8 гадзіне вечара выбухнуў пажар на таварным складзе ў вядомым раёне Бэрліну. На пажар прышла амаль палова ўсіх пажарных каманд Бэрліну. Пажарныя прышаны былі абмяжывацца абаронай ад палымі суседніх будынкаў, бо як выявілася, выратаваць склад аказалася немагчымым. Пажар зьяўляецца самым вялікім з усіх здарыўшыхся ў Бэрліне за апошнія гады».

Хлусьлівыя чуткі аб магчымасьці атрымаць работу ў Аргэнтыве

МАСКВА, 30. У апошні час савецкія грамадзяне, пераважна сяляне з Украіны, з прычыны распаўсюджваньня хлусьлівых чутак аб магчымасьці атрыманьня работы ў Аргэнтыве, прадаюць сваю маёмасьць і едуць у азначаную краіну. Калі яны туды прыязджаюць, дык ня толькі не знаходзяць абяпаных благ, але ня могуць нават знайсці мінімальнага заробку, патрэбнага для падтрыманьня свайго жыцьця, і пападаюць у вельмі цяжкае становішча. Ня маючы сродкаў вярнуцца назад у СССР, яны асуджаны на галодную смерць, бо з прычыны адсутнасці дыпляматычных адносін з Аргэнтывай СССР ня мае там афіцыйнага прадстаўніка, які-б мог ім аказаць дапамогу.

За пісьменную, зразумелую мову нашых газэт

МАСКВА. Пры камітэце друку створана добраахвотнае таварыства пад назвай «Служба адаруленьня газэтнае мовы». Бюро таварыства выпусціла дэкларацыю, у якой напамінае, што ў свой час Ленін нагадаў на газэты за нялісьменнасць, злоўжываньне замежнымі словамі і неаградуемасьць. Дэкларацыя заклікае ўсіх, хто працуе і піша ў газэце, прапанаваць над мовай шырока разгараць крытыку бялячак газэтнае мовы ў бяде рэдакцыя на вытворчых нарадах, сходах чытачоў, на старонках газэт. Намечан выйсьце міжрэдакцыйнай газэты «Прыгожасьці стэлю» (ТАСС).

Новыя тысячы рабочых—у партыю Леніна

БАКУ, 30. Па няпоўных вестках у зьвязку з галавінай сьмерці Леніна ў бакінскую арганізацыю паступіла каля 1500 заяў ад рабочых мясцовых прадпрыемстваў аб жаданьні ўступіць у рады УсеКП(б). (ТАСС)

ТУЛА, 30. За апошнія 3 месяцы ў рады тульскай арганізацыі УсеКП(б) уступіла звыш 1.000 рабочых і ў сувязі з пацудоўдзем сь дзя сьмерці У. І. Леніна — 500 чалавек.

Высяленьне непрацоўных элемэнтаў з муніцыпалізаваных дамоў

МАСКВА, 30 (Нап кар.). Канчаткова вырашана пытаньне аб высяленьні з муніцыпалізаваных дамоў Масквы непрацоўных элемэнтаў. Высяленьню падлягаюць 6.000 чалавек. Пачнецца яно з 1-га красавіка.

Новы магутны нафтавы фантан

РАСТОЎ-ДОП. На Майкопскіх нафтапрамыслах у 10 кілям. ад станцыі Абшэронскай пачалася забіў нафтавы фантан. Магутнасьць фантану—звыш 32 тоны нафты ў суткі. Фантан б'е з такім шумам, што чутны на адлегласьці некалькіх кілямэтраў. Прыняты меры да поўнага скарыстаньня нафты.

Сёньня закрываецца ўсебеларускі агранамічны зьезд

29-га студзеня, увечары, на зьездзе выступіў з вялікай прачовай старшынёй СНК тав. М. Гаазэд, які інфармаваў зьезд аб устаноўцы ўраду ў праблеме павышэньня ўраджайнасьці і спыніўся на ролі с-г. спэцыялістаў у гэтай справе. Зьезд заслухаў даклад дырэктара навукова-дасьледчага інстытуту імя Леніна Г. Гарэцкага на тэму: «Задачы дасьледчай працы ў зьвязку з узьняцьцем вытворчасьці сельскай гаспадаркі».

ТАРА ЛЯВІЦЫ ППС

ВАРШАВА, 30. Арыштаваны па абвінавачаньні ў акты-дэжурнай дзейнасьці генэральны сакратар зьвіцы ППС Сума. (ТАСС).

КАПІТАЛІСТЫЧНАЕ БУДАЎНІЦВА

ВАРШАВА, 29. Камісія моставага будаўнічага нагляду ў Лодзі агаласяла дамы для рабочых, пабудаваныя лодзінскімі прамыслоўцамі. Камісія сьцьвердзіла, што большасьць пабудаваных дамоў нягодна да асьляленьня па тэхнічных і гігіенічных прычынах. Шмат панапабудаваных дамоў пагражаюць абвалам. («Роб.»).

РАСКОЛ У СЯЛЯНСКАЙ ПАРТЫІ

ВІЛЬНЯ, 30. Група галіцкіх дэлегатаў, членаў сялянскае партыі, аддзяліла свой асобны сакратарыят у Кракаве ў асобным зборы членскіх уагонаў. («Сл.»).

Эльзас, што як і ў ППС, раскол у сялянскай партыі зьяўляецца трохам пільсудчыкаў, незадаволеных апэрацыйнай тактыкай правядзеньня партыі.

ПЕРАД ЗАБАСТОЎКАЮ ГАРНЯКОЎ У ВЕРХНЯ СІЛЕЗІІ

ВАРШАВА, 29. Сход упэўнаважна пых ад гарнякоў у Катовіах пастанавіў абвінасьціць 11-га лютага агульную забастоўку ў Верхня-Сілезыі горнай прамысловасьці. («Жэч.»).

КАНФІСКАЦЫЯ

ВАРШАВА, 29. Радамскі староста канфіскаваў пэпэсаўскую тыдэўку, «Жыце работніц» за 27 студзеня. Прычына канфіскацыі—крытыка нарадкаў у Радамскай чыгуначнай акрузе. («Роб.»).

ЧЫГУНАЧНАЯ КАТАСТРОФА

ВАРШАВА, 30. Каля ст. Малкіна (на лініі Беластоку—Варшава) стыкнуліся два таварныя цягнікі. Разьбіта 6 вагонаў, цяжка паранены двое чыгуначнікаў. («Газ. Варш.»).

АРЫШТ УКРАЇНСКІХ СЯЛЯН

ВАРШАВА, 28. У Домбровіах (Усходняя Галіцыя, каля румынскае граніцы) польская ўлада арыштавала 8 украінскіх сялян. Яны абвінавачваюцца ў тым, што ў дзень свята-кавяня 10-годзьдзя незалежнасьці Польшчы зрывалі павяскія дзяржаўныя сьцягі. («Фолкс-Цэйтунг»).

ГАЛАДОЎКА ПАЛІТВЯЗЬНЯЎ У КОЎНІ

ВІЛЬНЯ, 25. Група палітвязьняў Ковенскае турмы зьявілася да пракурора са скаргаю на турэмныя парадкі. Пракурор абяцаў разглядаць справу, але абяцаньня ня выканаў. Палітвязьні пачалі галадоўку. («Сл.»).

ДЭМАНАСТРАЦЫЯ БЕСПРАЦОЎНЫХ У КОЎНІ

ВІЛЬНЯ, 27. Каля 200 беспрацоўных у Коўні пачалі дэманстрацыю на алеі волі. Выклікала паліцыя разганаў дэманстрантаў і арыштавала 12 чалавек. Праз дзьве гадзіны дэманстранты зноў сабраліся і пайшлі да міністра працы, які абяцаў даць ім работу ў Клайпэдынай гавані і пры разбурэньні фартоў. («Да. Віл.»).

ПАВЕТРАНАЯ КАТАСТРОФА

ВІЛЬНЯ, 27. У сэрэдзі 23 студзеня ў Сяняжышках з вышыні 200 мэтраў упаў і разьбіўся літоўскі вайсковы самалёт. Абодвы лётчыкі загінулі ў жывых. («Да. Віл.»).

Партыйнае будаўніцтва

Вярбоўка ў партыю, чыстка яе рады і задачы сельскараў

Для таго, каб больш паспяхова і шпарчэй перамагчы дробна-буржуазныя хістаньні, справіцца з труднасьцямі сацыялістычнай рэканструкцыі гаспадаркі, валамь супрацьлежымае ворагаў, партыя Леніна неабходна ўзмацніць свае рады ва лік перадавых рабочых з вытворчасці і вычысьціць шкурні каў, што разлажыліся і абракціліся, лівавы камуністы, што зрасліся з кулацка-наёмніцкімі элементамі.

САМЫХ ВЫТРЫМАНЫХ ПЕРАДАВЫХ РАБОЧЫХ І РАБОТНІЦ—У ПАРТЫЮ

Партыя—перадавы авангард рабочае класу. Зараз яна аб'яднае 1.420.000 чал. у тым ліку: рабочых 800 тыс., сялян 275 тыс., служачых і іншых 241 тыс., каля 100 тыс. камуністы у Чырвонай арміі.

З 800 тыс. рабочых ля варштату працуюць толькі каля 600 тыс. (або 43 проц.), рэшта—на савецкай, партыйнай, прафесійнай і іншай адказнай рабоце. Таму баючы задачай зьяўляецца: давесці рабочае ядро ад варштату ў партыю да 50 проц. ад агульнага.

На першы погляд—ня так ужо цяжка дабраць на працягу году 8 проц. або 120 тыс. рабочых і работніц, асабліва, калі ўлічыць, што адна кастрычнікавы набор 1927 году даў партыі звыш 100 тыс. рабочых з вытворчасці.

У сапраўднасці задача гэта—не такая проста. Партыя ня можа зусім зачыніць дзверы для сялянскай беднаты і лепшых прадстаўнікоў служачых, асабліва для тых, якія давалі сваю блізкасць да рабочай класу, сваю адданасць справе Кастрычнікавай рэвалюцыі—для лепшых нашых інжынераў, тэхнікаў, аграномаў, дактароў, настаўнікаў. Трэба ўважліва кад увагу і той факт, што ўвесь час адбіваецца працэс перасоўвання сапелі і тысяч найбольш актыўных камуністычных-рабочых на савецкую, прафесійную, партыйную работу. Апрама таго, пры чыстцы будзе некалькі адсеў, выключаныя з партыі. Відавочна, каб пазбавіць настаўленае залуча, трэба прыняць на 120, а 200-250 тыс. рабочых з вытворчасці.

Задача, наўтарам, ня лёгкая. Яе можна выканаць, калі партыя ўмяне свае сувязі з рабочымі, палепшыць мазавую работу на прадпрыемствах (асабліва на буйных, дзе партыйная праслойка нярэдка больш тонкая, чым на дробных і сярэдніх прадпрыемствах), у назарках, інтэрнатах. Асаблівую увагу прыдзецца зьвярнуць на вярбоўку ў партыю работніц (у прыватнасці на тэкстыльных прадпрыемствах) і батракоў. Апошнія ў партыі складаюць мізэрны працент.

Асаблівую ролю павінна адыграць пры гэтым разгортванне сапраўднай большавіцкай крытыкі. Чудзі прамысловыя да крытыкі перадавых рабочых, хутка і сьмена выпраўляльчых неахоты і непарадкі, на якія паказвалі масы, чыёрда праводзілі большавіцкую лінію партыі, выхоўвалі іх у духу партыйнага і партызанскага жыцця.

Рабочыя выказалі гатоўнасць да парадкавага перабудавання ў прадпрыемствах, у назарках, у інтэрнатах. Асаблівую увагу прыдзецца зьвярнуць на вярбоўку ў партыю работніц (у прыватнасці на тэкстыльных прадпрыемствах) і батракоў. Апошнія ў партыі складаюць мізэрны працент.

На гэтым-жа сходзе быў зроблен даклад парткалектыву пад кутом погляду выканання наказаў Леніна ў справе разгортвання актыўнасці рабочых мас і падняцця працы вытворчых нарад і камісій.

Рабочыя выказалі гатоўнасць да парадкавага перабудавання ў прадпрыемствах, у назарках, у інтэрнатах. Асаблівую увагу прыдзецца зьвярнуць на вярбоўку ў партыю работніц (у прыватнасці на тэкстыльных прадпрыемствах) і батракоў. Апошнія ў партыі складаюць мізэрны працент.

Тэзісам па дакладу тав. Васіліва ў самым сваім пачатку заставілі ўвагу на «выключна важным значэнні для КП(б)В» пастаноў ліста падаўскага пленуму ЦК УсеКП(б), падкрэсьліваючы тым асаблівасці, якія адносяцца да КП(б)В ад УсеКП(б). На гэтай падставе ў тэзісах падаецца правільны вывад, што «небяспэка дробна-буржуазных ухілаў як трапкію, так і асабліва правага ўхілу і прымірочных адносін да іх» асабліва вялікая.

У сувязі з гэтым, гаворачы аб спрыячых умовах для дробна-буржуазных хістаньняў і ўхілаў, як «левых» такоама і правых у КП(б)В, нельга абыйсці таго моманту, што ў радых КП(б)В працяг выходцаў з іншых дробна-буржуазных партый у прыватнасці з Бунду, якія прыйшлі ў партыю пасля грамадзянскай вайны, большы чым ва ўсёй нашай партыі.

Гэтай асаблівасці КП(б)В нельга браць асобна, ізалявана. Яе трэба ўважліва з фактам маладосці КП(б)В. Пры гэтым трэба прыняць пад увагу і тое, што да гэтага часу мы не вылі выстарчальнай ідэавай барацьбы з рэшткамі дробна-буржуазных настроў з якімі частка выходцаў з іншых партый прыйшла ў кампартыю.

На сходзе менскага парткалектыву па дакладу аб 10-годдзі КП(б)В некаторыя таварышы ў сваіх выступленнях прыводзілі факты аб той аданцы Бунду, якія некаторыя таварышы далі пры вьліцці Бунду

з РКП(б). Гэты момант таксама спрыячы для ўсялякіх хістаньняў у КП(б)В і павінен аналісці свой адбітак у тэзісах XII-га партзьедаду.

Другая заўвага: Зусім правільна тое, што ў тэзісах падкрэсьліваюцца тым «дробна-буржуазныя ўхілы ад лініі партыі ў нацыянальным пытаньні», якія выявіліся асабліва за апошні час. У сувязі з гэтым, трэба было-б, памойму, ніжэй, дзе гаворыцца «зусім недастаткова колькасць пралетарскіх кадраў і членаў партыі ў культурным будаўніцтве»—асабліва яскрава падкрэсьліць тое, што ня ўсе члены партыі, працуючы на культурным фронце, заўсёды праводзяць выразана тым паставы партыі, якія ёсць па гэтым пытаньні. Гэты момант мае асаблівае значэнне, бо, акрамя павялічэння колькасці камуністых у культурным будаўніцтве, трэба падняць адказнасць тых партыйцаў, якія працуюць на гэтым вучастку сацыялістычнага будаўніцтва. Справа тут ня толькі ў колькасці камуністых, а ў тым, як яны выконваюць свае абавязкі. Аб камуністых культурных працаўнікоў трэба такоама канкрэтна гаварыць, як і аб іншых катэгорыях партыйцаў.

Напрыклад: у тэзісах падрабана падкрэсьліваюцца тым факты (у вёсцы і на прадпрыемствах), якія маюцца з боку асобных членаў партыі, паводзіны якіх не адпавядаюць лініі і задачам партыі, таксама трэба гаварыць аб камуністых, якія працуюць на культурным фронце.

Трэцяя заўвага: У тэзісах недаволі яскрава падкрэсьліваюцца тое, што адна з найважнейшых прычын невыстарчальнага тэмпу росту КП(б)В пры наяўнасці вялікіх рэзерваў рабочых актывістых ад варштату, зьяўляецца недастаткова работа ў гэтым напрамку нязавых партарганізацыяў.

У ічэйках буйнейшых прадпрыемстваў у Менску яшчэ да гэтага часу ідуць далейшы рост партыі амаль што немагчымым, моў, «усё лепшае з рабочых ужо ў партыі», моў, няма з каго больш расьці і вась у сувязі з гэтым трэба асабліва выразна выпукаць пытаньне аб партыйных кадрах на вытворчасці.

У гэтых адносінах становішча КП(б)В куды больш складанае, чым у другіх арганізацыяў. Патрэба ў пралетарскіх кадрах для кіруючай працы ў параўнаньні з наяўнасцю іх, асабліва ў сувязі з недастатковай пралетарскай праслойкай у БССР—вельмі вялікая. У нас на прадпрыемствах устанавілася такая практыка, як толькі рабочы партыец паказвае адказнай работай, яго адразу забіраюць ад непасрэднай работы ў цэху.

У сувязі з гэтым партыйна-масавая работа сярод рабочых, большавіцкая выхавачая работа сярод партыйцаў у часці прадпрыемстваў настаўлена недастаткова, а гэтак у сваю чаргу адбіваецца на тэмпе росту партыі залік рабочых.

Выходзячы з гэтага, неабходна там, дзе ў тэзісах гаворыцца: «Зьеад даручае Цэнтральному камітэту распрацаваць сыстэму мерапрыемстваў па сыстэматычным вясунным, а не кампанейскім уцягненні ў партыю сапраўды перадавых здольных ісьці ў авангардзе рабочых мас», і г. д. (б стар. тэзісаў)—трэба падкрэсьліць неабходнасць пасылкі на прадпрыемствы на доўгі тэрмін шэрагу адказных працаўнікоў для работы сярод рабочых мас. Неабходнасьць у гэтым мерапрыемстве вялікая, трэба ў гэтым пытаньні ўзяць прыклад з Маскоўскай партыйнай арганізацыі.

Чачьвёртая заўвага: Гаворачы аб вялікім значэнні ЛКСМ для папуленьня шэрагаў партыі і аб задачах у гэтым напрамку, неабходна падкрэсьліць, як першачарговую задачу партыйных арганізацыяў, умацненне парткіраўніцтва і партыхаваньня ў ЛКСМ. Практыка паказвае, што камсамольцы, якія паступаюць у партыю, ня досыць падрыхтаваны. З парткіраўніцтвам камсамолам таксама ня ўсюды добра, на XII-м зьеаьдзе гэтага моманту абыйсці нельга.

Пятая заўвага: Роля настаўніцтва ў сацыялістычным будаўніцтве наогул, у БССР усаблівасці, вялікая. Справа выхаваньня інтэрнацыяналістых, актывіных будаўнікоў і барацьбытоў за сацыялізм у нас куды больш складаная. Партпраслойка сямі

адбіваецца на тэмпе росту партыі залік рабочых.

У гэтых адносінах становішча КП(б)В куды больш складанае, чым у другіх арганізацыяў. Патрэба ў пралетарскіх кадрах для кіруючай працы ў параўнаньні з наяўнасцю іх, асабліва ў сувязі з недастатковай пралетарскай праслойкай у БССР—вельмі вялікая. У нас на прадпрыемствах устанавілася такая практыка, як толькі рабочы партыец паказвае адказнай работай, яго адразу забіраюць ад непасрэднай работы ў цэху.

У сувязі з гэтым партыйна-масавая работа сярод рабочых, большавіцкая выхавачая работа сярод партыйцаў у часці прадпрыемстваў настаўлена недастаткова, а гэтак у сваю чаргу адбіваецца на тэмпе росту партыі залік рабочых.

Выходзячы з гэтага, неабходна там, дзе ў тэзісах гаворыцца: «Зьеад даручае Цэнтральному камітэту распрацаваць сыстэму мерапрыемстваў па сыстэматычным вясунным, а не кампанейскім уцягненні ў партыю сапраўды перадавых здольных ісьці ў авангардзе рабочых мас», і г. д. (б стар. тэзісаў)—трэба падкрэсьліць неабходнасць пасылкі на прадпрыемствы на доўгі тэрмін шэрагу адказных працаўнікоў для работы сярод рабочых мас. Неабходнасьць у гэтым мерапрыемстве вялікая, трэба ў гэтым пытаньні ўзяць прыклад з Маскоўскай партыйнай арганізацыі.

Чачьвёртая заўвага: Гаворачы аб вялікім значэнні ЛКСМ для папуленьня шэрагаў партыі і аб задачах у гэтым напрамку, неабходна падкрэсьліць, як першачарговую задачу партыйных арганізацыяў, умацненне парткіраўніцтва і партыхаваньня ў ЛКСМ. Практыка паказвае, што камсамольцы, якія паступаюць у партыю, ня досыць падрыхтаваны. З парткіраўніцтвам камсамолам таксама ня ўсюды добра, на XII-м зьеаьдзе гэтага моманту абыйсці нельга.

Пятая заўвага: Роля настаўніцтва ў сацыялістычным будаўніцтве наогул, у БССР усаблівасці, вялікая. Справа выхаваньня інтэрнацыяналістых, актывіных будаўнікоў і барацьбытоў за сацыялізм у нас куды больш складаная. Партпраслойка сямі

адбіваецца на тэмпе росту партыі залік рабочых.

адбіваецца на тэмпе росту партыі залік рабочых.

У гэтых адносінах становішча КП(б)В куды больш складанае, чым у другіх арганізацыяў. Патрэба ў пралетарскіх кадрах для кіруючай працы ў параўнаньні з наяўнасцю іх, асабліва ў сувязі з недастатковай пралетарскай праслойкай у БССР—вельмі вялікая. У нас на прадпрыемствах устанавілася такая практыка, як толькі рабочы партыец паказвае адказнай работай, яго адразу забіраюць ад непасрэднай работы ў цэху.

У сувязі з гэтым партыйна-масавая работа сярод рабочых, большавіцкая выхавачая работа сярод партыйцаў у часці прадпрыемстваў настаўлена недастаткова, а гэтак у сваю чаргу адбіваецца на тэмпе росту партыі залік рабочых.

Выходзячы з гэтага, неабходна там, дзе ў тэзісах гаворыцца: «Зьеад даручае Цэнтральному камітэту распрацаваць сыстэму мерапрыемстваў па сыстэматычным вясунным, а не кампанейскім уцягненні ў партыю сапраўды перадавых здольных ісьці ў авангардзе рабочых мас», і г. д. (б стар. тэзісаў)—трэба падкрэсьліць неабходнасць пасылкі на прадпрыемствы на доўгі тэрмін шэрагу адказных працаўнікоў для работы сярод рабочых мас. Неабходнасьць у гэтым мерапрыемстве вялікая, трэба ў гэтым пытаньні ўзяць прыклад з Маскоўскай партыйнай арганізацыі.

Чачьвёртая заўвага: Гаворачы аб вялікім значэнні ЛКСМ для папуленьня шэрагаў партыі і аб задачах у гэтым напрамку, неабходна падкрэсьліць, як першачарговую задачу партыйных арганізацыяў, умацненне парткіраўніцтва і партыхаваньня ў ЛКСМ. Практыка паказвае, што камсамольцы, якія паступаюць у партыю, ня досыць падрыхтаваны. З парткіраўніцтвам камсамолам таксама ня ўсюды добра, на XII-м зьеаьдзе гэтага моманту абыйсці нельга.

Пятая заўвага: Роля настаўніцтва ў сацыялістычным будаўніцтве наогул, у БССР усаблівасці, вялікая. Справа выхаваньня інтэрнацыяналістых, актывіных будаўнікоў і барацьбытоў за сацыялізм у нас куды больш складаная. Партпраслойка сямі

адбіваецца на тэмпе росту партыі залік рабочых.

Выходзячы з гэтага, неабходна там, дзе ў тэзісах гаворыцца: «Зьеад даручае Цэнтральному камітэту распрацаваць сыстэму мерапрыемстваў па сыстэматычным вясунным, а не кампанейскім уцягненні ў партыю сапраўды перадавых здольных ісьці ў авангардзе рабочых мас», і г. д. (б стар. тэзісаў)—трэба падкрэсьліць неабходнасць пасылкі на прадпрыемствы на доўгі тэрмін шэрагу адказных працаўнікоў для работы сярод рабочых мас. Неабходнасьць у гэтым мерапрыемстве вялікая, трэба ў гэтым пытаньні ўзяць прыклад з Маскоўскай партыйнай арганізацыі.

род настаўніцтва надта мала і яна вельмі слаба расьце. Нават у Менску ёсць такія настаўніцкія калектывы, дзе няма ніводнага камуніста.

Вось чаму важна і неабходна равам з прыёмам у партыю кваліфікаваных і аданых сацыялістычнаму будаўніцтву спецыялістых, таксама ўцягнуць у партыю сапраўды актывіных і блізкіх да партыі настаўнікаў.

Шостая заўвага: Адносна чыстка партыі. У тэзісах гаворыцца: XII-ты зьеад КП(б)В вітае сялянскае пастановы лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б) аб генеральнай чыстцы партыі. З практыкі работы ў Фрунзаўскім раёне відаць, што ачыстка партыі ад разлажыўшыхся і чуждых партыі элементаў у частцы ічэек раённа часткова ўжо пачалася з дапамогай членаў партыі і беспартыйных рабочых за час з 1-га лістапада па сёнешні дзень выключаны з партыі 33 чалавекі ў той час, калі за 5 месяцаў да лістападаўскага пленуму ўсяго было выключана 11 чал.

Гэты момант трэба падкрэсьліць, бо ён асабліва яскрава сьведчыць, што настаўлена партыйная задача па генеральнай чыстцы сваіх шэрагаў з посьпехам будзе выканана.

Разам з гэтым, мне здаецца, што чыстку трэба было-б пачынаць ня 1-га сакавіка, а 1-га красавіка, бо мала часу засталася для падрыхтоўкі, а справа гэта вельмі сур'ёзная.

I. ГРУШНЕУСКІ.

65 рабочых уступае ў партыю

(Фабрыка «Дняпро», Рэчыца, Гомельскі акр.)

Надыходзіла 21 студзеня. Дзень памяты для працоўных усяго сьвету. Рабочыя гутарылі аб 5 гадзін з дня сьмерці вялікага правадыра пралетарыяту. Па цэхах былі праведзены гутаркі пра Леніна, у часе якіх рабочыя казалі: Трэба як мага шчыльна згуртавацца вакол партыі Леніна, правесці працу, якая правядзена за цяжкі год без Леніна, дапамагчы партыі ў напаву-ненні на радзі ўсёмімі сіламі ўзросшага пралетарскага актыву.

На сходках цэхаўных парт'ячэек было абгаворана 56 заяў рабочых і работніц аб жаданні ўступіць у партыю. Самі беспартыйныя рабочыя на гэтым сходзе абмяркоўвалі кожнага свайго таварыша, каб перадаць партыі самых лепшых, перадавых рабочых.

На гэтым-жа сходзе быў зроблен даклад парткалектыву пад кутом погляду выканання наказаў Леніна ў справе разгортвання актыўнасці рабочых мас і падняцця працы вытворчых нарад і камісій.

Факты з працы местачковых парт'ячэек

(Па матар'ялах выбарчага абсьледваньня)

Функцыі паміж райкамамі і ічэйкамі не разьмежаваны. Ва ўсіх галінах праца местачковых ічэек пастаўлена слаба. Яны яшчэ ня сталі на чапе перабудаваньня мястэчак

Праца местачковых ічэек мае асаблівае значэнне ў зьвязку з патрэбнасцю перабудавань мястэчак на новыя вытворчыя рэйкі—земляробства і саматужная прамысловасць.

Для таго, каб гаспадарчая перабудова мястэчак ішла больш шпаркім тэмпам, для таго, каб яна ішла на сацыялістычных рэйках, неабходна, каб партыйныя арганізацыі мястэчак былі на чале, кіравалі гэтай працай. Між тым, праведзенае выбарчае абсьледваньне некалькіх мястэчковых партыйных ічэек паказала адваротнае. Большасці ічэек мястэчак зусім не адчуваецца—функцыі паміж райкамамі і ічэйкамі не разьмежаваны, райкамы сваёй працай часам заштоўваюць ічэйкі. У практыцы працы ічэек не заслухоўваліся даклады, справаздачы ўстаноў і арганізацыяў, нават такіх, якія працуюць выключна па аб'яўленым мястэчак. Былі выпадкі, калі райком, далячы дырэктывы і ўскладаючы адказнасць за правядзеньне той або іншай працы на ўсе ічэйкі,—абходзіў мястэчковую ічэйку, г. зн. ён не даваў ніякіх указаньняў і нагляданьня.

Ічэйкі не кіравалі разьвіццём саматужна-прамысловай кааперацыі. Саматужныя арцелі арганізаваліся і разьвіталіся без удзелу і кіраўніцтва партыйных ічэек. Зусім замера праца ў Астравіцка-Гарадзецкай таварыстве саматужнікаў. Ічэйкі ў Смалявічах ня ведаюць, як ідзе збор сродкаў на самаабкладаньні і як яны скарыстоўваюцца. Пытаньне пераходу ічэек на саматужнае мястэчковае жыццё і працу ўсіх прадпрыемстваў і ўстаноў мястэчак, а ічэйкі гэтым пытаньнем не займаліся, лічыць, што гэта праца райкаму.

Гаспадарчыя пытаньні ў плянах працы ічэек амаль што адсутнічаюць. На партсходах не абмяркоўваліся такія пытаньні, як правядзеньне пасеўных кампаніяў, самаабкладаньня, кааперавальнае беднаты, скарыстаньне фондаў, праца сярод саматужнікаў, гаспадарчае ўпарадкаваньне мястэчак, укамплектаваньне арцеляў, сельгаскамун і г. д. (Смалявічы).

Ічэйкі не кіравалі разьвіццём саматужна-прамысловай кааперацыі. Саматужныя арцелі арганізаваліся і разьвіталіся без удзелу і кіраўніцтва партыйных ічэек. Зусім замера праца ў Астравіцка-Гарадзецкай таварыстве саматужнікаў. Ічэйкі ў Смалявічах ня ведаюць, як ідзе збор сродкаў на самаабкладаньні і як яны скарыстоўваюцца. Пытаньне пераходу ічэек на саматужнае мястэчковае жыццё і працу ўсіх прадпрыемстваў і ўстаноў мястэчак, а ічэйкі гэтым пытаньнем не займаліся, лічыць, што гэта праца райкаму.

Ічэйкі не кіравалі разьвіццём саматужна-прамысловай кааперацыі. Саматужныя арцелі арганізаваліся і разьвіталіся без удзелу і кіраўніцтва партыйных ічэек. Зусім замера праца ў Астравіцка-Гарадзецкай таварыстве саматужнікаў. Ічэйкі ў Смалявічах ня ведаюць, як ідзе збор сродкаў на самаабкладаньні і як яны скарыстоўваюцца. Пытаньне пераходу ічэек на саматужнае мястэчковае жыццё і працу ўсіх прадпрыемстваў і ўстаноў мястэчак, а ічэйкі гэтым пытаньнем не займаліся, лічыць, што гэта праца райкаму.

мястэчковых ічэек заклячаецца толькі ў сходах ічэек і то нерегулярных. Выкананьне дырэктывы яе сваіх, гэтак і вышэйстаячых партаргану не правяраліся (Астр. Гарад. Смалявічы, Смалявічы). Прапрацоўка ралейшых пытаньняў, як пастановы пленумаў ЦК і інш., не праводзілася.

Усё гэта прыводзіла да таго, што ічэйкі ня мелі дастатковага ўплыву і сувязі з членамі прасваваў і працоўным насельніцтвам мястэчак. За апошні год Астр.-Гарадзецкай ічэйка зусім не расла, а ў Смалявіцкай за год прыняты толькі 3 таварышы.

Ня лепш абстаіць справа з парт'ячэкай. Ічэйкі слаба кіруюць гэтай працай. Праца местачковых ічэек камсамолу пастаўлена дрэнна, у асобных ічэйках ЛКСМ складзасьмечаны чужым элементам. Напрыклад, у Смалявічах у доме 2-х камсамолак быў арганізаваны патэемны хэдэр. Кіраўніцтва працаў камсамольскіх ічэек з боку партыйных слабае. У працы местачковых ічэек зьяўляюцца ёсць і рад далагніх баюкоў, але паданні адмоўных фактаў

мястэчковых ічэек заклячаецца толькі ў сходах ічэек і то нерегулярных. Выкананьне дырэктывы яе сваіх, гэтак і вышэйстаячых партаргану не правяраліся (Астр. Гарад. Смалявічы, Смалявічы). Прапрацоўка ралейшых пытаньняў, як пастановы пленумаў ЦК і інш., не праводзілася.

Усё гэта прыводзіла да таго, што ічэйкі ня мелі дастатковага ўплыву і сувязі з членамі прасваваў і працоўным насельніцтвам мястэчак. За апошні год Астр.-Гарадзецкай ічэйка зусім не расла, а ў Смалявіцкай за год прыняты толькі 3 таварышы.

Ня лепш абстаіць справа з парт'ячэкай. Ічэйкі слаба кіруюць гэтай працай. Праца местачковых ічэек камсамолу пастаўлена дрэнна, у асобных ічэйках ЛКСМ складзасьмечаны чужым элементам. Напрыклад, у Смалявічах у доме 2-х камсамолак быў арганізаваны патэемны хэдэр. Кіраўніцтва працаў камсамольскіх ічэек з боку партыйных слабае. У працы местачковых ічэек зьяўляюцца ёсць і рад далагніх баюкоў, але паданні адмоўных фактаў

мястэчковых ічэек заклячаецца толькі ў сходах ічэек і то нерегулярных. Выкананьне дырэктывы яе сваіх, гэтак і вышэйстаячых партаргану не правяраліся (Астр. Гарад. Смалявічы, Смалявічы). Прапрацоўка ралейшых пытаньняў, як пастановы пленумаў ЦК і інш., не праводзілася.

Усё гэта прыводзіла да таго, што ічэйкі ня мелі дастатковага ўплыву і сувязі з членамі прасваваў і працоўным насельніцтвам мястэчак. За апошні год Астр.-Гарадзецкай ічэйка зусім не расла, а ў Смалявіцкай за год прыняты толькі 3 таварышы.

Ня лепш абстаіць справа з парт'ячэкай. Ічэйкі слаба кіруюць гэтай працай. Праца местачковых ічэек камсамолу пастаўлена дрэнна, у асобных ічэйках ЛКСМ складзасьмечаны чужым элементам. Напрыклад, у Смалявічах у доме 2-х камсамолак быў арганізаваны патэемны хэдэр. Кіраўніцтва працаў камсамольскіх ічэек з боку партыйных слабае. У працы местачковых ічэек зьяўляюцца ёсць і рад далагніх баюкоў, але паданні адмоўных фактаў

мястэчковых ічэек заклячаецца толькі ў сходах ічэек і то нерегулярных. Выкананьне дырэктывы яе сваіх, гэтак і вышэйстаячых партаргану не правяраліся (Астр. Гарад. Смалявічы, Смалявічы). Прапрацоўка ралейшых пытаньняў, як пастановы пленумаў ЦК і інш., не праводзілася.

Даюно пара пагнаць з партыі

(Саўгас «Слазічы», Капыльскага раёну, Меншчына)

Капыльскі райком КП(б)В на працягу 1928 году некалькі раз ставіў пытаньні з жыцця саўгасу «Слазічы», адначасу рад непармальнасцяў і даваў адпаведныя дырэктывы.

У ічэйцы КП(б)В паміж камуністычымі панавалі сьлёзкі, за што боре РК кіраўніку саўгасам Антончыку і сакратару ічэйкі выслела парт'ячэка і дало рад канкрэтных дырэктывы па ўзьянцці гаспадаркі, паліпшэньні працы сярод рабочых, наўжольнага насельніцтва і аздаравленьні самой ічэйкі. Але ні ічэйка, ні кіраўнік саўгасу не зрабілі нічога для выкананьня дырэктывы райкаму. Сакратар ічэйкі заяўляў, што ў саўгасе ўсе рабочыя з ачысткай ідэалагічна і таму сярод іх праца вэспці нельга і ў партыю прымаць ня трэба. І на працягу ўсяго праці прытрымліваўся гэтай «формулы».

Калі хто з рабочых адказваў, што-небудзь сказаць супроць учынкаў адміністрацыі, Антончык заража шукаў довады для зьяўленьня або пераводу ў другое месца гэтага рабочага.

Лісток Рабоча-Сялянскай Інспэцыі

ПАДАГОНЫ КРЫТЫКІ МАС!

Ня нашы людзі ў нашым апарате

У дзяржаўным і кааперацыйным апарате гнязьдзяцца чужыя нам элементы. Яны зьяўляюцца праваднікамі варожай нам палітыкі, яны скажваюць пралетарскую лінію партыі

Трэба больш рашуча прыцягваць да кіравання новыя пласты з асяродзішча рабочых, работніц і сялянскай беднаты

Паасобныя выпадкі бюракратызму, цяганіны, фармалізму, выпадкі няўважлівага і няцудлага абходжаньня з працоўнымі, скажоньні клясавай лініі, варэньне, моманты разлажэньня і службовых азначыстваў—усё гэта маюць месца ў нашых установах Гэта адбываецца таму, што дзеці-дэ сядзець яшчэ аўсім чужымі савецкай уладзе людзі, якія фармальна, бюракратычна, а часамі і злачынна адносяцца да сваіх абавязкаў.

Засьмечанасьць апарату надобракаснымі складам прымушае органы Улады парываць праводзіць чыстку і правэрку служачых.

За 1927-28 г. па ўсіх акругах БССР была праведзена значная работа па адраўленьні нашага апарату.

Адных толькі простых ворагаў пралетарскай улады—былых паліцэйскіх, памешчыкаў, гандляроў, духоўных асоб—выкрыта 267 чалавек. На жаль, шкідлівымі савецкай улады зьяўляюцца ня толькі адны «былыя» людзі: у нашым апарате сапраўды працавалі паганцы—яны выходзілі з варожых нам клясаў, але якія падаслі да казённага савецкага сундука, растрэчвалі працоўныя грошы, пільставалі, рабілі свае дёмныя справы і, страціўшы клясавую лінію, прадавалі не на ўмацаваныя сацыялістычнага будаўніцтва, а падтрымлівалі варожыя нам сілы. П'яніц у нас выніпуць—166 чалавек, растрэчкіцаў, машыністаў і плугоў—460 чалавек, за скажоньне клясавай лініі і бюракратызму—161 чал. і г. д. Усяго вычышчана 1.281 чалавек.

Хто-ж, гаворачы канкрэтна, знаходзіць сярод гэтых шкідлікаў? Якімі жывымі прыкладамі можна ілюстраваць іх «работу»?

Вось некалькі выпадкаў.

У старабюро, Бабруйскай акругі, працавалі два былыя ўрадынікі, у адным рабвыканкоме—б. памочнік прыстава, у адным сельсавете старшынёй аказваў сучасны бандыт.

У Віцебску на МВБ чыгуначны служкі былыя стражнікі, гарадзкія і кантрабандысты—усяго 10 чалавек; алазеі і машыністы, якія судзіліся па некалькі разоў—іх было 16 чалавек.

Па Аршэнскай акрузе: старшыня Лідзянскага райвыканкому п'янаставаў, на просьбе дачкі буйнога гандляра зьніў у апошняй пэні за несвачасовы ўнёс падаткаў.

Загачык Мясцислаўскім стражнікам на глебе п'янаставаў растрэчкіцаў 2.244 р. Загачык ларком (там жа) п'янаставаў, растрэчкіцаў 654 р. Служачы да яго прыкладзе таксама п'янаставаў.

Праведзеная нядаўна ічэкаў КН(б)В мазырскага камбінату нарада вылучэнцаў выявіла рад неармальнасьцяў у данамоў вылучэнцаў і па ўзаемаадносінах паміж рабочымі і вылучэнцамі.

Наогул, вылучэнцы атрымліваюць слабую дапамогу як з боку партызчэка, так і асабліва з боку праф. Сялянскай інспэцыі аб тым сведчаць наступныя прыклады.

Асабліва дрэнна справа абстаіць ва ўзаемаадносінах паміж рабочымі і вылучэнцамі. Вось рад выпадкаў, калі рабочыя да свайго рабочага вылучэнца адносяцца так, як да сталага спецыяліста і нават як да былого гаспадара. Калі, напрыклад, на скодзе рабочыя Мазырскага бровару рабочы-вылучэнца, кіраўнік бровару, выказвае свае думкі на іхнім-небудзь гэтым п'янаставаў старшынёй таго

мі дзякасьцімі ўдалося адабраць у яго 5 дзесяцінаў і перадаць яго сялянцам. А ў 1926 г. камісія Багушэўскага РВК па ініцыятыве ляснічага Рытэра і старшыні сельсавету Аўгустынічыча паставіла гэты дзесяцінаў Войсіту. Ляснічы і старшыня сельсавету «апрацавалі» самім Войсітам, прыдумалі і «матэрыялы» для такой перадачы: сяляне быццам драпежніцкі скарыстоўваюць лес і таму трэба яго перадаць былому ўласніку....

Па Менскай акрузе. Загачык аземельнай часткай і загачык фінацкай Бягомльскага РВК п'янаставаў: азьваліліся з кулацкім элемэнтам і былым памешчыкам і ўсямерна ім дапамагалі, аслаблялі ад с.г. падаткаў, як беднякоў, прадастаўлялі ім іншыя льготы, у той-жа час, у адносінах салтаньня падаткаў з сапраўды бедняцкіх гаспадарак, яны прымаіі самыя строгія меры.

У Велдзяржстандзі служкі былі фабрыкант і экспэдытар рабочыя—Любецкі. Яго сымпатыі былі цалкам на баку прыватнага гандляра.

У Менску—у «Кусткрэдыце»—служкі сын вядомнага ўсёму Менску фабрыканта—Таубіна; у Койданаўскім РВК загачык фінацкай—один папа, бухгалтар—валасны пісар і старшыня земскай управы часу контр-рэвалюцыі (пры нямецкай акупацыі).

Па Магілёўскай акрузе. Скушчынскі жывёлы Ш. рабіў дёмныя справы, бацька яго—гандляр, брат трымаў з ім сувязь і дапамагаў. Загачык крамаў спажыв. т-ва—сын кулака, арэндатар саду, ашукваў сялян, у часе п'янаставаў кампаніі выдас 20 пуд. аўсу вазможным сялянам і г. д.

У Магілёве—членамі скурана-прамысловай арцелі былі: Х.—да рэвалюцыі меў уласнае прадпрыемства з 12-ю рабочымі, да паступленьня ў арцель меў уласную фабрыку, мае нярухомую маёмасьць, якая прыносіць прыбытак, паабудзены выбарчы праў, як непрацоўны элемэнт. В.—да паступленьня ў арцель меў уласную воўнавытку, наймаў рабочыя, сам фізычнай работы ня выконваў, паабудзены выбарчы праў і інш.

Прыведзеныя прыклады складаюць толькі адну сотую частку і абхваляюць толькі незначную колькасць савецкіх устаноў. Можна сабе ўявіць, колькі нягоднага і шкоднага элемэнта ў сапраўдзасці захаваўся ў савецкім апарате....

Для ілюстрацыі возьмем адзін прыклад ЦКК-РСІ правіла спецыяльную правэрку складу працаўнікоў некаторых устаноў Віцебскае акругі. Данія гавораць аб вылізарным засьмечаньні апарату нягодным і варожым элемэнтам. Так, на падатковым апарате варожых савецкай уладзе і тых, што разлажыліся, ёсьць 24 проц., падаронных і ўзятых пад сумненне ішчэ 15 проц.

Сярод земляўнарадкавацеляў, лясных працаўнікоў такіх—32 проц. і ішчэ 10 проц. даволі падаронных.

У акруговай аземельнай камісіі асоб, што разлажыліся—75 проц. і г. д.

Усё гэтае сьмяшчэньне забруджвала савецкі апарат і ставіла на мала працаўнікоў і чыстка апарату працаўнікоў і чыстка нягодных элемэнтаў значна адарвала апарат. Але, вразумела, да ідэалу ішчэ далёка. Ёсьць яшчэ даволі гнілі, удала скажанага над маскамі «ляльных» і

«сумленых» (да першага «выгоднага» выпадку) працаўнікоў. Дый тыя, каго вычысьцілі, сьнядзяцца як-бы зноў паласьці ў савецкую ўстанову. Некалькі прыкладаў з гэтай галіны:

Па Менскім ЦКК вычысьцілі прыказчыка. Праз некалькі месяцаў ЦКК патрэбен быў працаўнік. Зьварніліся на біржу працы, апошняй паласьце таго-ж звольненага прыказчыка. ЦКК яго ня прымае. Звольнені скардаўца, біржа настойвае і пагражае. Акруговая РСІ гаворыць: «Наколькі біржа прыслала, трэба прыняць, няма матываў для адмовы».

Сын фабрыканта, вычышчаны з Кусткрэдыту, прымаецца на работу ў ЦКК.

Працаўнік, які працяў сабе ў ЦСУ, як антысавецкі элемэнт, прымаецца ў «Запшос», тут-жа ў Менску і г. д.

Трэба працяў больш зьвердасці ў галіне чысткі нашага апарату ад услякага шкоднага і чужага савецкай уладзе элемэнта. Толькі зьвердасць правядзеньне дырэктыву партыі па гэтым пытаньні, толькі шырокае прыцягваньне рабочых і сялянскіх мас, якія непасрэдна сустракаюцца з нашым апаратам і востра адчуваюць усё яго недахопы, усё яго бюракратычны скажоньні, дапамогуць хутка палепшыць работу апарату.

Аднак, адначасова з рашучай чысткай нашага апарату ад нягодных і чужых элемэнтаў, трэба зацягнуць сьстэматычнай падрыхтоўкай новых кадраў для апарату, сьмялей высюваючы на работу ў нашым апарате рабочых, работніц і высковую беднату.

П—н.

У Мазыры вылучэнцаў трымаюць у „чорным целе“ Вылучэнцы просяць накіраваць іх зноў на вытворчасць...

Праведзеная нядаўна ічэкаў КН(б)В мазырскага камбінату нарада вылучэнцаў выявіла рад неармальнасьцяў у данамоў вылучэнцаў і па ўзаемаадносінах паміж рабочымі і вылучэнцамі.

Наогул, вылучэнцы атрымліваюць слабую дапамогу як з боку партызчэка, так і асабліва з боку праф. Сялянскай інспэцыі аб тым сведчаць наступныя прыклады.

Асабліва дрэнна справа абстаіць ва ўзаемаадносінах паміж рабочымі і вылучэнцамі. Вось рад выпадкаў, калі рабочыя да свайго рабочага вылучэнца адносяцца так, як да сталага спецыяліста і нават як да былого гаспадара. Калі, напрыклад, на скодзе рабочыя Мазырскага бровару рабочы-вылучэнца, кіраўнік бровару, выказвае свае думкі на іхнім-небудзь гэтым п'янаставаў старшынёй таго

Асабліва нездаровым зьяўляецца наступны момант, калі рабочыя (некатарыя) да вылучэнца падыходзіць так,—сра ты свой, дык будзь сваім клоцам», а гэта значыць, не націскай на вытворчую дысцыпліну, на якасьць працы і прадукцыі, не праводзь ніякай рацыяналізацыі і механізацыі, бо можа ў зьвязку з гэтым п'янаставаў старшынёй таго

Асабліва нездаровым зьяўляецца наступны момант, калі рабочыя (некатарыя) да вылучэнца падыходзіць так,—сра ты свой, дык будзь сваім клоцам», а гэта значыць, не націскай на вытворчую дысцыпліну, на якасьць працы і прадукцыі, не праводзь ніякай рацыяналізацыі і механізацыі, бо можа ў зьвязку з гэтым п'янаставаў старшынёй таго

Асабліва нездаровым зьяўляецца наступны момант, калі рабочыя (некатарыя) да вылучэнца падыходзіць так,—сра ты свой, дык будзь сваім клоцам», а гэта значыць, не націскай на вытворчую дысцыпліну, на якасьць працы і прадукцыі, не праводзь ніякай рацыяналізацыі і механізацыі, бо можа ў зьвязку з гэтым п'янаставаў старшынёй таго

Падрыхтоўка да будаўнічага сэзону ідзе дрэнна

Будаўнічыя арганізацыі ня ўлічваюць леташніх памылак Ёсьць пагроза зацягненьня пачатку будаўнічага сэзону

Дырэктывы Эканомнарады і РСІ павінны быць выкананы

Забясьпечыць паспяховасьць будаўніцтва бягучага 1928-29 году, гэта значыць, вывучыць і ўлічыць недахопы і памылкі леташняга будаўнічага сэзону.

Якія-ж прамакі былі летась? Будаўніцтва ў большасьці выпадкаў ішло без распрацаваных і зацьверджаных праектаў. Потым у спешны практыцы складаліся са шматлікімі памылкамі і ўжо ў працэсе будаўніцтва значна перапрацоўваліся. Адгэтуль—сінхроньне работ, ломка сьцен і г. д.

Падрыхтоўка да пачатку надыходзячага будаўнічага сэзону, на гледзячы на наявічэньне аднаго толькі прамысловага будаўніцтва больш чым на 100 проц., не знаходзіцца ў лепшым становішчы, чым летась. З 38 праектаў буйных пабудоваў зацьверджана толькі 9.

На лепш стаіць справа з грамадзянскім будаўніцтвам. Толькі пяпер аб'явіцца конкурс на праекты такіх буйных дамоў, як 100-кватэрны дом «Домстрой», дом Ураду, дом Дзяржбанку і інш.

Такім чынам, да гэтага часу ня вынісены разьмеры будаўніцтва. Натуральна, што ня толькі рэгулюючы, але і будаўнічыя органы ня маюць уяўленьня аб сапраўднай патрэбнасьці ў будаўнічых матэрыялах.

На гэтым добра з вазовам будаўнічых матэрыялаў. Заўкі Беларусі эвалюцыйнага ня поўнасьць: завоў цементу толькі на 69,8 проц., гатунковага жалеза на 44,3 проц., дахавага жалеза на 62,5 проц. і г. д.

Гэтыя лічбы гавораць аб тым, што

трэба тэрмінова пераглядзець пляны будаўніцтва і ў адпаведнасьці з наліччым гатовых праектаў пераразьмеркаваць недахватныя матэрыялы. Нельга пачаць пабудову без упэўненасьці ў бесперабойным забясьпачэньні матэрыяламі.

Такія-ж перазьбірыха з рабочай сілай.

Да гэтага часу будаўнічыя органы ня ведаюць, колькі ім патрэбна рабочай сілы. Наркампрадм яшчэ ня склаў вестак аб колькасці будаўнічых рабочых на час сэзону. Зусім адсутнічаюць пляны прыцягненьня тых кваліфікаваных будаўнічых рабочых, якіх у нас мала.

Усё гэтыя недахопы могуць прынесці да сур'ёзных труднасьцяў і нават да зрыву будаўнічага сэзону.

На ўсё добра ў галіне аплаты працы будаўнікоў. Летась паасобныя рабочыя і нават невялікія групы перабягалі з адной будаўнічай арганізацыі ў другую. Тлумачыцца гэта існаваньнем розных расцэнак і норм. Такое становішча яўна пенармальнае. Трэба ўпарадкаваць, уніфікаваць расцэнкі і нормы. І гэта трэба зрабіць да пачатку будаўнічага сэзону.

Трэба таксама пераглядзець пытаньне аб таўнічым сьцен. Няма патрэбы класіфіцы сьцен ў 2 в паловаў паміжым там, дзе досыць паўтарыдзьве паліны (камбінат у Бабруйску), няма патрэбы ў ваконых перамычках з рэек і інш.

Велдзяржстрой вельмі мала зрабіў для механізацыі будаўнічых работ. На лепш стаіць справа ў гэтай галіне і ў Гандальстрой.

Да гэтага часу не заключаны дагаворы паміж гаспадарнікамі і будаўнічымі арганізацыямі. Велдзяржстрой і Гандальстрой ня маюць аператывных праграм пачатку раэортываньня будаўнічых работ.

Пытаньні аб аземельных адводах у шмат якіх выпадках дагэтуль ня вырашаны. Для забясьпачэньня сваё часовага пачатку земляных работ, якія павінны пачацца задоўга да будаўнічага сэзону, камгасы павінны зараз-жа вырашыць усё пытаньні, зьвязаныя з адводамі участкаў.

У мінулым годзе будаўніцтва ня было поўнасьцю забясьпечана тэхнічным надарам. Гэта пытаньне і пяпер ішчэ ня вырашана. Аднаму Велдзяржстрой патрэбны 75 інжынераў, тэхнікаў, прапрабаў, а ёсьць толькі 46; аначыцца, не хатэе 29 чал., з іх 15-16 інжынераў.

Разгалосілі аб формах, структуры і г. д. вадправодных труб ва Універсытэцкім гарадку паміж Наркамасьветы і Велдзяржстройем ставіць пад пагрозу сваячасовае скажчэньне будаўніцтва.

Абсьледваньне будаўніцтва 1927-28 году паказвае слабую работу вытворчых нарад і камісія і невыстарчальную ўвагу адміністрацыі і тэхнічнага персаналу да іх указаньняў. Слаба яшчэ раэортыва рабораву ская крытыка будаўніцтва.

Катэгарычныя ўказаньні Эканомнарады і НК РСІ павінны быць выкананы. Абмяккі адносіны да такоў сур'ёзнае справы павінны расцэньвацца, як злачынства.

Як „рыхтуецца“ Менскі камгас

На старонках друку і на радзе нарад па пытаньні аб падрыхтоўцы да будаўнічага сэзону ўжо гаварылася, што на лініі акрыжканкомы ў гэтай галіне іх ўсё добра.

Расьсьледваньне, зробленае Наркамтвтам НК РСІ БССР, побач з абсьледваньнем камунальнае гаспадаркі, устанавіла, што Менскгамгас і «Домстрой» сапраўды набліі рекорд сваімі адносінамі да выкананьня дырэктывы, якія ёсьць на пытаньні аб падрыхтоўцы да будаўнічага сэзону.

На новым жылбудуаўніцтве на 1928-29 год (дом на 60-65 кватэр на Маскоўскай вул., коштам у 400.000 руб. і дом на рагу К. Маркса і Камсамольскай, коштам у 700.000 руб.) да гэтага часу няма ня толькі агульнай рэаэартацыі праектаў, але і

аду асноўны Гандальстрой. Прагандуючы на правае, як орган акрыжканкомы, на даручэньне яму пабудовы даму, наметанага камгасам, ён уключыў гэтую пабудову у свой плян на 1928-29 г., не чакаючы праектаў і дагавароў, разьлічваючы на тое, што ён як-небудзь «выкрайць» гэтае будаўніцтва біз іх. Але, як высвятляецца, Гандальстрой у дадзеным выпадку ўпусціў з-пад увагі адну дробязь, імяна тое, што ў надыходзячым сэзоне дэфіцытнасьць паасобных будаўнічых матэрыялаў павінна на радзе аб'ектывных прычын асабліва востра адчувацца і што атрыманы гэты дэфіцытны будаўнічы матэрыялаў магчыма толькі пры разьвертваньні абумоўленай спэцыяльнымі членам сэзонаў

аду асноўны Гандальстрой. Прагандуючы на правае, як орган акрыжканкомы, на даручэньне яму пабудовы даму, наметанага камгасам, ён уключыў гэтую пабудову у свой плян на 1928-29 г., не чакаючы праектаў і дагавароў, разьлічваючы на тое, што ён як-небудзь «выкрайць» гэтае будаўніцтва біз іх. Але, як высвятляецца, Гандальстрой у дадзеным выпадку ўпусціў з-пад увагі адну дробязь, імяна тое, што ў надыходзячым сэзоне дэфіцытнасьць паасобных будаўнічых матэрыялаў павінна на радзе аб'ектывных прычын асабліва востра адчувацца і што атрыманы гэты дэфіцытны будаўнічы матэрыялаў магчыма толькі пры разьвертваньні абумоўленай спэцыяльнымі членам сэзонаў

аду асноўны Гандальстрой. Прагандуючы на правае, як орган акрыжканкомы, на даручэньне яму пабудовы даму, наметанага камгасам, ён уключыў гэтую пабудову у свой плян на 1928-29 г., не чакаючы праектаў і дагавароў, разьлічваючы на тое, што ён як-небудзь «выкрайць» гэтае будаўніцтва біз іх. Але, як высвятляецца, Гандальстрой у дадзеным выпадку ўпусціў з-пад увагі адну дробязь, імяна тое, што ў надыходзячым сэзоне дэфіцытнасьць паасобных будаўнічых матэрыялаў павінна на радзе аб'ектывных прычын асабліва востра адчувацца і што атрыманы гэты дэфіцытны будаўнічы матэрыялаў магчыма толькі пры разьвертваньні абумоўленай спэцыяльнымі членам сэзонаў

аду асноўны Гандальстрой. Прагандуючы на правае, як орган акрыжканкомы, на даручэньне яму пабудовы даму, наметанага камгасам, ён уключыў гэтую пабудову у свой плян на 1928-29 г., не чакаючы праектаў і дагавароў, разьлічваючы на тое, што ён як-небудзь «выкрайць» гэтае будаўніцтва біз іх. Але, як высвятляецца, Гандальстрой у дадзеным выпадку ўпусціў з-пад увагі адну дробязь, імяна тое, што ў надыходзячым сэзоне дэфіцытнасьць паасобных будаўнічых матэрыялаў павінна на радзе аб'ектывных прычын асабліва востра адчувацца і што атрыманы гэты дэфіцытны будаўнічы матэрыялаў магчыма толькі пры разьвертваньні абумоўленай спэцыяльнымі членам сэзонаў

лаў, які даходзіць па асобных відках (металы і інш.) да 50-60 проц. і больш, што, такім чынам ставіць пад пагрозу зрыў амаў на ўсе будаўніцтва. Зразумела, віна тут у асноўным ня столькі Гандальстрой, колькі камгасу, які ня прыняў пад увагу патрабаваньняў простых наконт гэтага дырэктыву.

У ішчэ больш цяжкім становішчы аказвацца будаўніцтва, што будзе рабіцца «Домстройем», якое ні Гандальстройем, ні іншым будаўнічым арганізацыям аўсім ня ўлічана ў сваіх плянах, з прычыны адсутнасьці ўскіх указаньняў і праектаў.

Ці трэба пасьля паданых фактаў гаварыць аб значэньні плянавых і сваячасовых мерапрыемстваў па забясьпачэньні будаўнічых работ на будаўнічым будаўніцтвам?

Наярэдадні юбілею Чырвонай арміі

Юбілей Чырвонай арміі пройдзе пад знакам сувязі байналежнай вышыні. — Агляд Чырвонай казармы стварае перапом у бытавых умовах жыцця байца

Гутарка з членам Рэўнасавету СССР, намандуючым Беларускай Вайсковай Акругі таварыш Ягораў

У Менск прыхаў намандуючым войскам Беларускай Вайсковай Акругі таварыш Ягораў. У гутарцы з нашым супрацоўнікам тав. Ягораў паведаміў нам, чым дамы аб надыходзячым 23-га лютага 11-гадовам юбілею Чырвонай арміі. Святываньне 11-гадовага юбілею Чырвонай арміі, — сказаў т. Ягораў, — будзе ўязана з нядзельна праведзеным святываньнем 10-гадовага СССР.

У часцыя Беларускае Вайсковае аргі ўсё шмат байцоў, намандзіраў, палітпрацаўнікоў, якія прымаюць актыўны ўдзел у сорава выхаваньня Беларусі ад намецкіх і белапольскіх акупацый. У дзень юбілею баявы заслугі гэтых таварышоў будуць урачыста адзначаны ўзнагародамі іх арміям Чырвонага сьцягу ад імя рабочых і сялян Савецкай Беларусі.

Ва ўрачыстаці ўключэцца родных момантаў, які шырока злучыць Чырвонай арміі з рабочымі і селянскімі масамі шляхам узложнага веданьня казармы, фабрык, выездаў у вёску.

Ва ўсіх вайсковых часцях, і ў прыватнасці ў Мемку, адбудуцца ўрачыстыя пасяджэньні, вечары ўспамінаў. Вылучэцца спецыяльная наліція для правядзеньня юбілею.

Чырвоная армія ўступіла ў другое дзесяцігодзьдзе свайго існаваньня з вялікімі дасягненьнямі ва ўсіх галінах баявой падрыхтоўкі і матарыяльнага забесьпячэньня. Мы можам абмеда сказаць, што сучаснае становішча Чырвонай арміі ў сэнсе кваліфікацыі і ў якай ступені ня ніжэй узроўню любой сучаснай эўрапейскай арміі.

У сэнсе ж палітычна-маральнага стану наша Чырвоная армія займае выключнае месца сярод уойск арміяў сьвету, бо яе навічаньне і мэты выходзяць з асноўных задач Кастрычніавае рэвалюцыі, якую вярнула ў нашай

М Е Н С К

Першае вучэбнае паўгодзьдзе

Месца таму навад ва ўсіх сямігодных школах Меншчыны была адмевена сьмэтка адметак аб паспяховасці вучняў. Вучні сьвяткалі новую сьмэтку добра.

Сэлета ўярэжыю былі паледзены вынікі паспяховасці вучняў па асобных дысцыплінах. Выявілася, што проціапа паспяховасці даўка ЯШЧЭ НЕЗДАВАЛІНЯЮЧЫ.

Сьцэпта асабіва ўнага была зьвержута на прапоўнае, інтэрнацыянале і аўтарытэінае выхаваньне.

Пры некаторых школах арганізаваны майстэрні. Акр. інсэктарыят нар. асьвета даў мэталычнае ўказаньне школах аб узмаценьні работы па інтэрнацыяналізм і аўтарытэінае выхаваньні. Пры падэггачым габівэце арганізаваны аўтарытэінае і інтэрнацыянале сьціці.

У цісе вімовых канікул у рідных ірандзены кавфэронцы пастаўляюць, на якіх аргаворваліся пятавымі дапамогі будывае. Фонд дапамогі безлім вучням у 41 тысячу рублёў разьмеркаваны паўнасьцію па рэбнах.

За дзень

— ПЕРАДАЧА ПРАЦКАЛЕКТЫВУ БЕЛСКУРТРЕСТУ. Беларускаму перададзіма юмэльскі працкалектыву гарбароў „Пролетары“. ЦП саюзу гарбароў запрапанавалі скуртрэсту прыняць на работу на мени 130 рабочых. Прыняты меры да разьмеркаваньня рэшткі рабочых працкалектыву па іншых прапрыемэнтах.

— ТЫРАЖ ПАЗЫКІ УЗМАЦЕНЬНЯ СЯЛЯНСКАЙ ГАСПАДАРКІ. 3 7 на 16 лютага ў Клімавічах будучы разьмеркавацца 1-я і 48-я сэрві пазыкі ўзмаценьня сялянскае гаспадаркі. У Клімавічы выяжджае з Масквы спецыяльная тыражна камісія.

— МЯСНЫ КАУБІНАТ БУДЗЕ ПУШЧАНЫ У КАСТРЫЧНІКУ. Эканамнарада ўсклаа адказнасьці за ход работы на пабудове мяснага камбінату ў Воршы на Белдзяржспандол. Агульная сума кошту пабудовы мяснага камбінату вызначана армянтаровічка ў 2,5 мільянаў рублёў. Згодна зьмэтам Белдзяржспандол мясны камбінат будзе пущачны на пазьней першых кавтрычнкіху 1929 году.

Крэдытаваньне САЎГАСАЎ. Праўленьне Беларускаму адпусціла Гельскуртрэсту для разьмеркаваньня пазык саўгасамі да вясновае сьцябы 50.000 рублёў на закупку мінеральных угнаенняў, 400.000 рублёў на закупку пасеўных матэрыялаў, 40.000 рублёў на машыны, 80.000 руб. на трантары і 50.000 р. на рамонт сельгасмашын.

ЗАБЕСЬПЯЧЭННЕ СЫРЦОМ ЖЭЛЯТЫННАГА ЗАВОДУ. Для забесьпячэньне сырцом жалатыннага заводу, які вырабляе экспартную прадукцыю, Наркамгандля і ВСНГ паставілі абавязьць усе дзяржаўныя і каапэрацыйныя ўстановы здаваць увесь выхад мяздары, што застаецца пры перапрацоўцы шкуры Гельскуртрэсту. Мяздар будзе скарыстоўвацца ў выглядзе сырцу на клеваварна-жэлятыннае заводзе.

КУРСЫ ПРАЦАЎНІКОЎ—РАЦЫЯНАЛІЗАТАРАЎ. 15 лютага ў Менску адтрымалі курс на падрыхтоўку працаўнікоў-рацыяналізатараў. Курс ра выхаваньня на 50 чалавек. Набор курсантаў будзе паводзіцца праз прафсаюзы і гаспадарча-гандляўныя ўстановы. Курс будзе падрыхтоўваць кваліфікацыйных працаўнікоў па рэцэпна-пазіцыйным прац і структуры апарату.

АДЗЯЛЕНЬНЕ Т-ВА „ОРГСТРОЙ“. У бліжэйшым часе ў Менску адтрымалі аддзяленьне Маскоўскага таварыства „Оргстрой“. Аддзяленьне будзе выконваць ахвату па ўсе рацыяналізатарскія працы на мескіх установах. У праўтаньсці аддзяленьне „Оргстрой“ будзе рыховаць работні на ўзровеньні функцыянальнае сьмэтын, спраўчэньні апарату, работы па дакумэнтамі і г. д.

Арганізацыя прыхільнікаў савецкага кіно

Надзьяна ў АПА Менскружкому Кіно (б/в) адбылася спецыяльная вярала па пятавыні аб стварэньні ў Менску „Таварыства прыхільнікаў савецкага кіно“.

Парэда рашыза вярал-жа ірмштупіць да арганізацыі пры клубах ачэек ТІСК. У першую чэргу ячэйкі будучы арганізаваны пры тых клубах, дзе ўжо існуюць ініцыятыўныя групы аматараў кіно і фото. Для кіраўніцтва працаў на арганізацыі таварыства вярала вылучыла часовае арганізацыйнае бюро ў складзе працтаўнікоў Кульгандэлу ЦСПСБ, АК ЛКСМБ, Акр палітасьветы, Белдзяржкіно, ЦП фото-кіно-сэкцыі сьвязу працаўнікоў мастацтва.

Аргбюро прыступіць да працы ў бліжэйшых дні.

Рабочае вынаходніцтва

На апошнім пасяджэньні камісіі данамой рабочама вынаходніцтва пры ВСНГ былі разьледжаны 2 ноўея вынаходніцтва. Тав. Ашчаўскі Круцік прадставіў на разьлед вынаходзены апарат для выдаленьня доўжых і апушчых тавары ў фабрычных памажынах.

Тав. Качан прадставіў праект апарату для рэгуляваньня узроўню ваом у катлох. Абодва вынаходніцтва прызнаны каштоўнымі: створаны камісіі з спецыялістаў для разьлед чаружоў і сьціці тавары вынаходцах.

Рэгістрацыя ўтрыманцаў беспрацоўных

Беспрацоўныя, што маюць на сваім утрыманьні дарослых асоб, якіх ужо сьвіжылася 18 год і якіх карыстаюцца выбарчым правам, павінны зьявіцца на біжэ працы для рэгістрацыі на сваіх сэкцыях наступным парадкам: па рэвуновай, бузаўнічэй і чорнарабочай сьвінх-а 9 гадз. рэвіцы, па вытворчэй — а 2 гадз. дн.

Цўка да 5 лютага.

ЗА НЕВЫКАНАНЬНЕ МЭРАПРЫЕМСТВАЎ АХОВЫ ПРАЦЫ ДА АДКАЗНАСЬЦІ. Наркампрацы запрапанавалі Менскай інажэчым праці прыцягнуць да судовай адказнасьці дырэкцыю шпалернае фабрыкі па невыкананьне мэрапрыемстваў на ахове працы на фабрыцы.

Радые-перадача

ПЯТНІЦА, 1 ЛЮТАГА
17-35—18-00—Час выхаваньня.
18-00—18-25—„Будзень аларовы“. Гутарка ўрача аб фізыкультуры.
18-25—18-50—8-я лекцыя з цыкля „Гігіена працы“.
18-50—19-20—Музычны адпачынак.
19-20—Перадача праграмы.
19-25—20-15—Беларуская радыегазета.
20-15—20-40—Апошняя лекцыя з гісторыка рэвалюцыйнага пэрыяду.
20-50—23-00—Кавэрт.

Па Савецкай Беларусі

БДВТ у Рэчыцы

РЭЧЫЦА. (Ад наш. кар.). У Рэчыцы спыніўся на 5 дзён Беларускае Дзяржаўны Вандруны театр пад кіраўніцтвам т. Галубка.

У гутарцы з нашых карэспандэнтам аб рабоце театру за паряд з часу яго ад'езду з Менску народныя артысты рэспублікі, кіраўнік театру, т. Галубок сказаў наступнае:

За тры тыдні театр павываў у Гомелі, Нова-Беліцы, Добрушы. У Гомелі театр даў 5 спектакляў для рабочых заводаў і фабрык. На Добрушскай фабрыцы было пастаўлена 1 спектакль. Усе пастаноўкі прайшлі з вялікім посьпехам пры поўных зборах. Каб найлепш абслужыць рабочыя масы Гомельшчыны, театр часта даваў па 2 спектаклі ў дзень. Усяго за 18 дзён пастаўлены 21 спектакль, якія наведала звыш 10.000 рабочых.

Вялікім посьпехам театр карыстаецца і ў Рэчыцы. Тут ён сьслужыў фабрыкі запалак „Дняпро“ і „О-ы Кастрычнік“, завод цыёйкой „Інтэрнацыянал“, клубы, вайсковыя часты і інш. Былі пастаўлены п'есы „Ганка“, „Таміла“, „Падкідыш“, „Плытаговы“ і інш.

Театр абслужыў таксама некалькі справадзёных сьлодэў Гомельскага і Рэчыцкага гарсаветаў. Вялікім посьпехам карыстаюцца кавэртныя театры.

3 Рэчыцы театр выехаў на рэбн, дзе ён абслужыць сёлы—Васілевічы, Хойнікі, Брагіна, Лосеў і інш. У Гомельшчыне театр будзе да 15-га лютага, пасля чаго прыедзе ў Менск, дзе і прабудзе да вясны. Вясной театр накіруецца ў Аршэнскую акругу.

С. Г.—н.

Згарэў ганчарны завод

БАРЫСАЎ. (Наш. кар.) 27 студзеня а 6-й гадзіне рэвіцы выбухнуў вакар на ганчарным заводзе, які вырабляў гліняную пасуду. Завод згарэў амаль увесь. Страты і прычыны вакару высьвятляюцца.

„Зьвязда“ дапамагла

Выключаны з партыі і арыштаваны

У допісе «Член Азарыцкага РК на службе ў кулакоў» («Зьвязда» № 291 ад 19 сьнежня 1923 г.) наш карэспандэнт расказваў, як загалчкі земствескі Апарыцкага РК БЕЛЫ, старшыні дох сельсаветаў ЛЯВІЦКІ і МЯТЛУШКА і пастаўніца Галіна згрупавалі вакол сябе ўсіх кулакоў, пакоў і іншых вяржых элемэнт. Сумесьня палюці, а разам гаспадарчыя зьвязьствы (пабудова ўласнага дому ў школьнага лесу, навізілі вяржых кулакоў, а беднае адмаўлялі, арганізавалі сьвакоў у «калгас» і г. д.) і скаржыліся на іх, а вяржыхі РК паведамыла, што БЕЛЫ арыштаны і выключаны з партыі. ГАЛІНС выключана з камсаюлу, ЛЯВІЦКІ і МЯТЛУШКА ЗЬНЯТЫ З ПРАЦЫ, арышчаны апошні АРЫШТАВАНЫ ва ўдзел у воб'ястве сельгора.

Аварыцкі РК паведамыла, што БЕЛЫ арыштаны і выключаны з партыі. ГАЛІНС выключана з камсаюлу, ЛЯВІЦКІ і МЯТЛУШКА ЗЬНЯТЫ З ПРАЦЫ, арышчаны апошні АРЫШТАВАНЫ ва ўдзел у воб'ястве сельгора.

Вольнасьці Смялявіцкай райбольніцы

СМЯЛЯВІЧЫ. (Наш кар.). Мэдларовад Смялявіцкай райбольніцы ў сьваё дзейнасьці ігнаруе савецкія законы. Па гледзячы на тое, што ў больніцы два дыктары, двохх сьляня прымае фэльшар, Доктар Альтшулер прыходзіць у больніцу замест 9 гадзін а 12, а да гадзін часу дома зьявіцца прынтаў прайскай. У больніцы пануе пратэкавізм і кумаўство. У памашкавыні больніцы атысавітарыя.

Селькору, які гаварыў аб непарадках у больніцы на вестары самарытны, Альтшулер заявіў: „Я рабіў табе вярпалю „аваншпэту“, але памыліўся, траба лічце аду вэрблне на вачо“ Паставоны РК аб іназшаваньні праці больніцы мэдварскапама ігнаруюцца.

Адусюль

Кулакі в. Востраў, Асьвёскага раёну

Аржаліні Паладзі і Аляксандар сарвалі шкод, на якіх абгаварваліся пятавыні аб самаабкладаньні. Па гледзячы на кулацкі тэрор, беднаца-гараўніцкая частка селянства в. Востраў на вестурны дзень паставіла прашьці самаабкладаньне. Кулакі Аржаліні Паладзі і Аляксандар за вярж мэрапрыемстваў савецкае ўлада арыштаваны.

— Прыцягнуты да судовай адказнасьці кулак хутару Аленсандрава, Грэскага раёну Касьянронч Аляксандр, які за 8 месяцаў работы апаплаціў работніцы Пруць толькі 4р. 80 к. а потым аусім выгнаў яе з свайго дому.

— У Лельчыцкім раёне (Мазырышчына) моцна пашырана эпідэмія грыпу, водры і іншых эпідэмічных захворваньняў. Райбольніца абсталявана велікай дрэна, адсутнічаюць патрэбныя мэдыкаменты; большыя можа зьявіцца на больш 8 тысяч. Патрэбна хуткая дапамога.

ЦХІ.

У прэзыдыуме ЦВК БССР

Праверка выкананьня пастаўў ураду пра савецкія і калектыўныя гаспадаркі

Заслуханы даклад Народнага Камісарыяту Земляробства і аддзела Народнага Камісарыяту рабоча-селянскай ініцыятыўнае аб практычным выкананьні існуючых пастаўў ураду СССР і БССР аб савецкіх і калектыўных гаспадарках.

Прэзыдыюм ЦВК па заслуханаму аказладу паставіў: лічыць, што ў асноўным паставоны ураду СССР і БССР аб савецкіх і калектыўных гаспадарках—у СССР выкананы.

Пранурору рэспублікі д. рудчана прыцягнуць да адказнасьці Лагойскі РК за невыкананьне паставоны ураду аб калектыўных гаспадарках (непарадкае вяржэньне).

Беларускі географічны слоўнік

Катэдра географіі Беларускай Акадэміі Наук зьбірае багаты матэрыял аб наісобоных мясцовасцях і іншых географічных аб'ектах Беларусі. Зьбіраньне вяржэцца праз краязнаўчыя арганізацыі пры данамоце спецыяльных экспертычных і выхаваньных рэбнах матэрыялаў. У бліжэйшым часе сабраны матэрыял дасяць матэрыялаў распачаць выданьне вялікага Беларускага географічнага слоўніка. Такое выданьне будзе служыць важнай данамовай для працаўнікоў на мясцох, даючы весткі аб гэмжэ дробных рэбнах і мясцовасцях Беларусі і прадставілічым сабою сьмэтыя географічных ведаў аб Беларусі.

Работа інстытуту па ахове працы

У плян работы інстытуту па ахове працы на 2-гі квартал уваходзіць вывучэньне становішча аховы працы на гарбарні, вывучэньне аэнтэліцы на хлебазаводзе і на заводзе „Чырвоная Зара“. Інстытут будзе таксама вывучаць правільнасьці асьвятленьня швейнае фабрыкі. Прароблены псых-фізыялёгічны адбор паступаючых у ЦП і прафкансультачыя вучняў-падросткаў. Інстытут прапануе арганізаваць спецыяльныя курсы па ахове працы.

Водпуск прадуктаў па старых кніжках

Нарміраваныя прадукты і іншыя тавары ў крамх ЦРК будучы адпусканна да капына непарацэптарскіх пашчымкаў і па старых членскіх кніжках.

Гарадзкі сад ці гарадзкі трэж?

Наш здавалася-б, што ўсялякія відовічынны і спортыўныя прапрыемэстыя трэба будываць у антонаўскім парку, які будзе зарэавет, месца там досыць, можна прывесці туды працаўніцкую лінію, устанавіць

САМ СЯБЕ ВЫКРЫЎ. Былі дна карэспандэнт у г. Рэчыцы тав. ГРЫГОРЭЎ вараў у „Зьвязду“ апаку, і якой скаржыўся на гаворыні па яго Рэчыцы, як на рабарка. Расьсэлаваным ГОМЕЛЬСКАЙ АКК высьветлілася што прасьледваньне яго, як рабарка, было. Паахарот, высьветлілася, што Грыгорэў рэстраўніў 600 руб. шпэтыўных грошай. СПРАВА ПЕРДАЕЦА ў ПРАКУРАТУРУ.

У прэзыдыуме акрыканькому

Вытворчы плян сельскага гаспадаркі на акрузе

Прэзыдыум акрыканькому зацьвердзіў вытворчы плян на сельскай гаспадарцы на 1924-25 г. на Мінскай акрузе. У гэтым агучаным вытворчым і выгульным годзе намечана вырабіць новых калгасу на плошчы 5.085 гектараў, пашырэнне і замасціць існуючыя калгасы. Намечана воўзнаважэнне шматполья ў землярародных пасадках на плошчы 25.000 гектараў, ачыстка ія мошч 50 проц. усяго масіва да вясной сяўбы і 10 проц. да асеньняй.

У гэтым землярародкавальня і земляробства намечана ўпарадкаваць усе калгасы акругі на плошчы ў 11.000 гектараў. У выгульным годзе павіна быць поўнасьцю скончана абрав-

ка паўрапавуных гаспадарак. У гэтым агучаным годзе будзца мяркуецца паставіць 93 агучыўшыя пабудовы і пакрыць 850 гектараў агучыўшымі дэкамі. Значная праца будзе зроблена па вырабленню жылля, якой будзе зроблена да 85.000 супрацьважэння прышчэпак. Намечана таксама пабудова ветэрынарных лячэбніц у Барысаў і Камялі.

Вылучэньне жанчынаў

Прэзыдыум акрыканькому вылучыў на пасадку члена акруговага суду жанчыну — навушчыцу 2 вуч. тав. Шлык.

Справаздачы ўраду на раённых зьездах саветаў

У Бягомльскім, Капыльскім, Барысаўскім і Койданаўскім раёнах на зьездах саветаў будуць заслуханы справаздачы ўраду.

значна, што прэзыдыум ЦСПСБ настанавіў уважліва і гаданіцтвам у гаспадарцы, каб усе сады былі перапрацаваныя і адпачынку для працоўных.

Нам здаецца, што да канчатковага вырашэння гэтага пытання неабходна некалькі высвятліць думку самага рабочага. Гэтым я не хачу сказаць, што Ц.С.С.Б. сапраўды не адбівае напугу думак рабочага, але бываюць часта выпадкі, калі тое ці іншае мерапрыемства, праводзіцца без дастатковай падрыхтоўкі і ўдзелу шырокага маса, ня толькі на прыкладзе кірмешкі, а наадварот — шкоду.

Возьмем довады культуроддэду ЦСПСБ, які зусім не пераконваючы. Што значыць „тэма пыльных куткоў над назвай сад „Профінтэрн“ (размова ідзе аб так званым „тэрку“) павінен быць пашыраны на ўсю тэрыторыю гарадскога саду? Выходзіць, як загадаць разумець? Выходзіць,

„чымліва алей“, і тое пашыраць пыльную тэрку? Колькі дрэў будзе абрубана, колькі будзе напісана пабудовамі, „каляга раду прадпрыемстваў? Аб кветках і траве каля на шр. ба, бо ёсць вядома, колькі іх знаго айна на тым пыльным кутку, які выбіраюцца нашыраць.

Калі культуроддэду ЦСПСБ высювае пытаньне аб перабудове саду, дык вядома, што пры вырашэнні гэтага пытання не апошняю ролю граюць камэрцыйныя меркаванні, пры чым, як вядома і гэта не дадзена да канца. Чым тлумачыць тое, што плата (5 і 10 к.) за дварод будзе брацца толькі з 5 гадзін ўвечары, калі рабочыя аслабляюцца ад працы. Ці не жаданнем „бежучыя рабочыя“ за грошамі, пры чым нічога не зварочваюць аб каштоўнасці агляда культурнага адпачынку. Колькі будуць каштаваць працоўнаму тым „відочыня прадпрыемства“, якія выбіраюцца будаваць культуроддэду.

А. Самонаў.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

У суботу, 2-га лютага, а 5 гадз. дня ў памяшканьні ЦК КПСБ акрыканькому Усебеларуская нарада эканомічных працаўнікоў Жандзёлу

АБВЕСТКА ДНЯ:

1. Аб вытворчым наапараваньні жанчынаў на вёсцы.
2. Вынікі абследавання 15 калгасу ў мэтай аналізу і з'яўшча жанчынаў у калгасах і іх удзелу ў (уладу) і тэме.
3. Аб удзеле жанчынаў у справе ўзвышэння ўрадаўнага праўдочыняў сельскай гаспадаркі і вясеньняй пасевнага праўдочыняў ЦК КПСБ.

БРЭМЕР.

У пятніцу 1-й г. г., а 7-й гадз. увечары пасаджэньне прэзыдыуму Мен. АК МОПРУ.

Прэсутнасьць усіх членаў і кандыдатаў АК абавязана. Запрашаецца гаранты.

А 5 гадз. пасаджэньне фракцыі. Просьба да ўсіх членаў і кандыдатаў п. т. з'явіцца сваячасова.

КЛЮБ ІМЯ КАРЛА МАРКСА. У суботу, 2 лютага, а 9 гадз. увечары на вывучэнні англійскай мовы і на шахматна-шашаным турніры пры каляе працягнуць да 2 лютага. Пачатак турніру 3 лютага, а 1-й гадз. дня ў павіт № 3 (уваход з вул. К. Маркса).

Сеньня, а 8 гадз. увеч.—заняткі струннага аргану.

У суботу, 2 лютага, а 8 гадз. увеч. адбудзецца пасаджэньне пленуму мажыскага таварыства сумесна з каляе гісторыі Беларускай Акадэміі Навук.

Нарадак дня:

1. Вынікі ўспэскавай кааперантнай гісторыкаў-марксістаў. 8 дакладамі в. агульна г. т. Рылія, Сербята і Віткоўскі.

БДУ. Заўтра, 2-га лютага, а 7 з палов. гадзіне увечары ў памяшканьні Актавай Залі БДУ адбудзецца сход працаўнікоў Бел. Дз. Унів. па заслухоўваньню справаздачы Гарсавету.

Заняткі ўва ўсіх установах БДУ спыняюцца а 6 г. 40 м.

— Агульны арганізыйны сход

слухачоў Няздэльняга Рабочага вэрсытэту адбудзецца ў суботу 3-га лютага г. г., а 12 гадз. дня ў 41 аўдыторыі БДУ Зеніцы завулак.

Вынікі прыёму ў канцэпцыі (Савецкая, 33).

АСАЦЫЯЦЫЯ НАП. 1-га лютага г. г., а 7 гадз. увечары ў памяшканьні Інстытуту Аховы Працы рагу вул. К. Маркса і 9-й д. № 44/23 адбудзецца сход Асацыяцыі НАП і на яім будзе служан даклад т. Ракава на тэму „Мэтоды і практыка рашэння зацый рознічнага гандлю“.

Уваход вольны.

— ДА ВЕДАМА БЕСПРАЦЫ СЯБРОУ САЮЗУ ПРАЦАЎНАСНАСТАЎНІКАЎ. выхавальцаў і тэкараў.

Паведамляецца, што на працы з 1-га па 9-га лютага будзе праводзіцца перарэгістрацыя ацойных сяброў Саюза асьветы—настаўнікаў, выхавальцаў і бібліятэкараў:

1 лютага беспрацоўныя, працы якіх на літар: А. Б. В. Г.

2 лютага—на Е. Ж. З. І. К.

4 лютага—на М. Н. О. П.

5 лютага—на Р. С. Т. У. Ф.

6 лютага—на Х. Ц. Ч. Ш. Щ. Перарэгістрацыя будзе працягвацца з 3 да 5 гадз.

Адказны рэдактар ЯН. М.

С. Е. Н. Ы. Н. Я.
УТЭАТРЫ КІНО

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР
для саюзу транспартнікаў
ЗАПЯЮЦЬ ВЕРАЦЭНЫ
Пачатак а 8 гадз. увечары

ТОЛЬКІ 3 ДНІ 1, 2 і 3 студзеня

— КІНО — ТОЛЬКІ 3 ДНІ 1, 2 і 3 студзеня

ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ

ГРАНДЫЁЗНЫ БАЯЗІК
АДНА З ЛЕПШЫХ ФІЛЬМ САВ. ВЫТВОРЧАСЦІ

КРЫЖ І МАУЗЭР
Драма ў 8 ч.

Рэжысэр В. ГАРДЗІН. У гал. ролях—РАГОЖЫН, КУТУЗУ і СІНІЦКАЯ

АНОНС ад аўторка, 5 лютага, сусветныя комікі **ПАТІ ПАТАШОН**
у новым бапаніку **ЗАГАДКА МЛЫНУ**

КІНО-ТЭАТР

Культура

КІНО

ПРАЛЕТАРЫ

1-шы дзівіянны кінатэатр

ЮКЫ БІЯНЭР

КІНО

СПАРТАК

ГРАНДЫЁЗНЫ МАСТАЦКІ БАЯВІК

НАНА трагедыя ў 10 частках
У гал. ролях **ВЭРНЭР БРАУС.**
Пачатак 1-га свансу роўна а 6 г. 30 м.

Вячэрняя свансы для дарослых

МАРАЛЬ
У галоўнай ролі папулярная кінематэартыстка **ЭЛЕН РЫХТЭР**

Ад аўторка, 29 студзеня—Савецкі фільм **ДОМ У СУМЭТАХ** ДРАМА ў 6 ЧАСТКАХ.
Штодзень 2 свансы; а 3 г. 30 м. і а 5 гадз.
Цана білета 10 к. Месны нумараваны—Бяса ад 2 з пал. г.

АМЭРЫКАНСКІ ЗЬВЕРХ-БАЯВІК

МОРСКІ ЯСТРАБ кіно-раман ў 9 част.
У галоўных ролях Мільтан Сільс і Гелес Біры

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
з 1-га студзеня 1929 г. зьяўляецца

МАНАПОЛЬНЫМ ПРАДСТАЎНІКОМ
Цэнтральнага Праўленьня „ОЗЕТ“ СССР

НА ПРодаЖ УСІХ ВЫДАНАННЯЎ „ОЗЕТ“ па БССР
УСЯ ЛІТАРАТУРА маеца ва ўсіх акруговых аддзяленьнях БДВ, а таксама і ва ўсіх магазынах спажывецкіх таварыстваў.

БЕЛДЗЯРЖВЫДАВЕЦТВА.

КАЖДОМУ савецкаму, торговаму, коаператывнаму работніку неабходна быць падвышчыком

БУХГАЛТЕРСКИХ КУРСОВ НА ДОМУ

ЗАОЧНЫЕ КУРСЫ БУХГАЛТЕРИИ

Продолжительность курсов 8 месяцев. Прием производится круглый год. На курсы принимаются лица своего пола с 16 лет с образованием 4 группы семизетки

По окончании курсов выдаются установленные СВИДЕТЕЛЬСТВА

Плата за первый месяц 5 р., а остальное по 4 р. в месяц, переводится в начале каждого месяца по адресу: Минск, Всекоббанк, текущий счет № 682, а подробные условия высылаются за две десятикопеечные марки

О вопросах обращаться: Минск, Всекоббанк, ЗАОЧНЫМ КУРСАМ

Да ўвагі рабкораў, селькораў, рэдкалегій друкаваных і насьцёжных газэт

Рэдакцыя газэты „Зьвязда“ даведзіць да ведама, што мы правадзім **ПАДПІСКУ** на дадатна да газ. „Зьвязда“ двухтыднёва часопіс

„Рабоче-крестьянский корреспондент“

выдаецца газ. „ПРАВДА“. Гэтай часопіс зьяўляецца іраўдчыня арганія раб-сельскараў, для тлумачэння па ўсіх пытаньнях рабселянскага руху і зьяўляецца неабходным падручнікам у штодзённай працы юніаў рэдкалегій і рабселянска-Божыя рэдакцыі пазіяў зраз-на правадзіць падпіску на часопіс „Рабоче-крестьянский корреспондент“ сьрод рабселянскаў з нумару 23-24, які прысьвечаны вынікам IV Увоа юніаў нарады рабселянскаў

ЦАНА НА 1929 ГОД

1 мес. 2 нумары — руб. 33 кап. 6 мес. 12 нумары, 1 руб. 73 кап.
3 „ 6 „ 85 „ 12 „ 24 „ 3 „ 25 „

ПАДПІСКА ПРЫМАЕЦЦА: Мінск, галоўная кантора газ. „Зьвязда“, Савецкая, 63.

Прымо абвестак у чарговы нумар газэты адбіраецца а да 2-ое гадзіны дня.

Згубленыя і ўкрадзеныя дакуманты
пічыць неспраўднымі:

Вайсковая кніжка Сьвідэдава С. І., выд. Віцебскай авіяшчынай частцы. 1056

Членскі білет № 82425 Жывіцкага І. А., выд. ЦК саюзу варуваці. 1056

Часов. пасьведч. Гутмана М. Я., выд. 2 Бел. дав. 107

Кааперат. кніжка № 32121 Рымаш у-скага П. І., выд. МЦРК. 1009

Асабов. кніжка Філіповіча І. О., выд. Сьвідэвідзім РВК. 1040

Асабов. пасьведч. № 1-о Акуліч П. І., выд. А. ад. эканл. Заходн. чыг. 1061

Чэвск кніжка Рубіна А. А., выд. саюзам саўгандальскавач. 1062

Лёвавая кніжка Рубін А. А., выд. Мен-страхаскай 1063

Ч. кааперат. кніжка № 5138 Мелішт-квіча А. К., выд. ТПА „Пролет-Благодне“. 1064

Асабов. пасьведч. Камарова С. Ц., выд. школай вучнёўства М. Б. ч. 1065

Ч. кн. Савельзон С. Ш., выд. саюзам Рабвельсес. 1066

Студ. пасьведч. Зубко О. А., выд. БДУ за № 6-161. 1067

Лёвава кн. Пракопіна С. В., выд. Мен-страхаскай. 1068

Асабов. пасьведч. тэліны Маршак Л. Е., выд. Менскай біржай працы. 1069

Кааперат. кн. № 1106 Занюскага В. К., выд. МЦРК. 1070

Кн. № 127 Краснвельскага Р. Я., выд. к-рай Дзяржбанку. 1071

Ч. кн. Гаворанкава Я. В., выд. саюзам магалістых. 1072

Асабов. пасьведч. Бурштэйна М. Я., выд. Менскай біржай працы. 1073

Асабов. пасьведч. Сукевіча І. І., выд. Менскай біржай працы. 1074

НА ЛЮТЫ
і да канца году

ПРАЦЯГВАЕЦЦА
прыём падпіскі на газэту

ЗЬВЯЗАДА

Калі вы яшчэ не падпісаліся, пасьпяшэцесья здаць падпіску **СЭНЬНЯ-Ж**

!